

проза

проза

Вінцэс Мудроў



...прызабытая туга па съветлавалосай
дзяўчыне ізноў здушыла сэрца, і ўваччу,
каторым ужо разам, паўстаў мокры перон,
мітусылівыя людзі з валізамі
і дзявочая посташь ля крайняга вагону....

Курортны аповед

Герману прысьніўся страшны сон. Прысьнілася, што зынік Лукашэнка. Пра тое зынікненне небарака дачуўся з інфармацыйнай праграмы «Панарама». Уключыў – у сыне, вядома ж, — тэлевізар, а там стрыжаная дыктарка падупалым голасам паведаміла: паехаў, маўляў, гуляць у хакей і назад не вярнуўся... Усіх, хто штосьці ведае пра месцазнаходжанье, просьба паведаміць... і тэлефонныя нумары на ўвесь экран.

Прачнушыся, Герман засяроджана пашкроб ніз жывата, доўга пацягваўся, а пачуўшы шум вады ў кухні, крыкнуў:

— Ліза!

На кухні бразнула патэльня і шум вады ўзмацніўся.

— Лізавета Іванаўна!

— Ну чаго ты?! — незадаволена азвалася жонка.

— Сон прысьніўся... — Герман прыўзыняўся на локці, уваччу мільгнула вясёлая іскрынка. — Чуеш?..

— Я ад ранку на кухні прэю, а яму сны съняцца. Уставай ды съмецыце вынясі, а то ўжо мухі гудуць.

Усьмешка зъляцела з вуснаў. Герман ціха мациокнуўся, змучана падняўся з ложку. Ён хацеў было пайсыці на кухню, каб паведаміць жонцы, што працуе на паўтары стаўкі і ў першы дзень адпачынку мае права паспаць лішнюю гадзінку, ды тут у вітальні — нечакана і трывожна — бомкнуў званок...

— Го-о! Яшчэ ў трусах?! — гаркнуў ад парога швагер — Лізчын брат Мікола.

Мікола перакінуў з рукі на руку вядро лямцевай вішні.

— А я ўжо на лецішча зъезьдзіў. Сабраў вам тут на кампот...

Хвілін праз пяць швагры селі на кухні і Лізавета, папярэдне ўздыхнуўшы, паставіла на стол пачатую пляшку гарэлкі. Мікола пацёр далоні, пачаў быў распавяданць пра свайго новага суседа — айца Яўлапія, якога пазбавілі сану, і ўрэшце рэшт сур'ёзным голасам запытаўся:

— Чаго надзымуты?

— Ды так... — Герман перакрываў твар, а Лізавета, выходзячы з кухні, не задаволена прабурчала: — Сыніца яму там нешта...

Мікола падчапіў відэльцам скрылёк маласольнага гурка:

— Што там у цябе? Начныя кашмары з палюцыямі?

Герман сумеўся, насупіў кусьцістыя бровы.

— Прысьнілася, што Лукашэнка зънік.

Зрэнкі Міколавы вомігам звузіліся:

— Як гэта — зънік?

— Ну так... зънік ды і ўсё тут.

Мікола пакінуў жаваць і ўтаропіўся на швагра:

— А як ты пра тое даведаўся?

— Як даведаўся... Тэлевіzar уключыў...

— Ува сънে?

— Ну а дзе ж яшчэ, — з нярвовай інтанацыяй выгукнуў Герман, і швагра таропка папоўніў чаркі.

— Нікому толькі не кажы, — Мікола хукнуў у руку, адным глытком асушыў чарку. — А то ў «дурку» патрапіш.

Слова «дурка» заварушылася ў мазгах, стала, як той жук-караед, падточваць самалюбства, і Герман з агідаю крэкнуў.

— Змарнеў ты, Гера, апошнім часам, — швагра прыхапіўся на ногі, адчыніў фортку. — У цябе, дарэчы, калі адпачынак?

— Сёньня першы дзень, — буркнуў Гера, і швагра, прыпальваючы цыгарэту, ад нечаканасці закашляўся. — Слухай, да нас пущёукі прыйшли. На тры тыдні... у Трускавец. Палову кошту прафсаюз аплочвае. Магу пагаманіць...

— І колькі будзе каштаваць? — азвалася са съятліцы Лізавета.

— Дзевяноста баксаў без дарогі.

Мікола пусьціў у фортку струмень шызага дыму, а Лізавета, памаўчаўшы, з вясёлым адчаем паведаміла: — Хай зъезьдзіць. Са мной ужо тры гады ня сьпіць, дык, можа, хахлушки ўзбадзёраць? — Лізавета ўключыла пыласмок і скрозь натужлівы шум выдала нейкую доўгую тыраду, але Мікола пачуў толькі самы канчатак: ... — МТС няшчасны!

— Ліз, пры чым тут МТС?! — гаркнуў, спрабуючы перакрычаць натужлівы шум, Мікола. Шаргануўшы насадкай па падлозе, Лізавета адключыла

пылasmok. – Бірка такая... на казытун вешаюць. «Можа толькі сцаць» – аз-начае, — паведаміла сястрыца; брацельнік зарагатаў, і рогат ягоны праглынуў злавесны шум, які ізноў апанаваў прастору.

II.

Хвілін пятнаццаць, ня меней, ён бегаў па пероне, пытаўся: «Дзе тут на Трускавец?» – і знайшоў свой вагон за хвіліну да адыходу цягніка. Маладая, апранутая ў празрыста-белую кашульку праваднічка махнула рукой, маўляў, залазыце хутчэй, а ён, разявіўши рот, забыўшыся пра ўсё на съвеце, атарапела глядзеў на дзявочыя калені. Потым убіўся ў тамбур, праваднічка з грукатам апусыціла металёвую прыступку, вагон рэўматычна рыпнуў жалезнімі суставамі, і сасьмяглыя вусны шапятнулі два кароткіх слова: «Якія калені!».

У купэ сядзелі трывакі, якія на яго нават не зірнулі: былі занятыя размовамі.

— А я так раблю, — прамаўляла мажная кабета, якая сядзела ля вакна і, пазіраючы ў люстэрка, папраўляла спаленыя пергідролем валасы. – Стайдлю на гадзінку ў духоўку, а потым булёнам заліваю. Ну і на гарнір макароны.

— А ці паліваеш чым? — запыталася кабета, што сядзела насупраць.

— Анягож! Падліўку раблю. А як часу няма, дык съмтанаы бухну.

— Слухайце, а як гэта запяканку рабіць? — падала голас трэцяя кабета, высокая шатэнка з доўгім носам.

Герман прымружыў очы, згадваючы, дзе яму даводзілася бачыць такі нос, і тут жа з палёгкай уздыхнуў: дакладна такі нос быў у генэrala дэ Голя.

— Запамінай... Бярэш два яйкі, — Пергідроль выгрымала паўзу, з насыцярогай уваччу зіркнула на Германа, — потым... шклянку манкі, чатыры шклянкі малака, дзьве лыжкі масла. Ну і сочывам пальшеш, як запячэцца.

— А калі прыгарыць?

— Дык ты ж глядзі, каб не прыгарала, — упікнула суразмоўніцу Пергідроль.

Цягнік матлянула на стрэлках, і дзьверы купэ зылёгку ад'ехалі.

— Усе да Трускаўца? — маладая праваднічка прыслала на хвілінку, дыхнула пахам горнай лаванды, павабіла смочкамі грудзей, што выпіналіся праз тонкую кашулю.

Аддаўшы квіток, Пергідроль падцягнула друзлае чэрыва і, калі праваднічка выбегла з купэ, з роспаччу ўголосе выдыхнула: — Ой, дзеўкі, і як гэта схуднець? Хоць на пару кілаграмаў.

— Кальрабі трэба есьці, — з веданьнем справы паведаміла даўганосая шатэнка. — У маёй сястры восемдзесят пяць кіло было. А пачала кальрабі есьці, адразу пяць кіло скінула.

— А што гэта такое?

— Капуста такая. На рэпу падобная. Я сёлета таксама ў агародзе пасадзіла, ды штосьці кепска расыце.

— А як яе гатуюць?

— Яе і сырную есьці можна, і тушыць.

— А як тушыцца?

— Спачатку трэба крыху абсмажыць, у муцэ ўкачаўшы, а потым ужо ў

рандолю класьці. Тушыць на павольным агні сорак хвілінаў. І абавязкова дадаць таматнага соусу...

Слухаць усе гэтыя кулінарныя жахі не было сілы. Герман падняўся, выйшаў у калідор, азірнуўся па бакох. У дальнім канцы калідору мільганула белая кашулька; адтоль, з прыцемнай, загрувашчанай чыгунным тытанам проймы, павеяла нясьцерпнай пяшчотай і скрэз перастук вагонных колаў пачуўся яму няўсямны грукат. Гэта абрыйнула съцяна, якой ён адгарадзіў сябе ад жанчын, і скамечаная душа ягоная выпрасталася, і – магчыма, упершыню ў жыцьці – ён дыхнуў на поўную грудзіну. І грудзіна напоўнілася пахам лаванды, лагодным сонечным съятлом, напорлівым скразьняком, што струменіў ад вакна, і абяцанынем чагосяці незвычайнага, трывожнага, неспазнанага. Герман заплюшчыў вочы, уцягнуў прагным носам паветра, але замест паху горнай лаванды адчуў нейкі смурод: ягоныя спадарожніцы, выкуліўшы на столік гару рознага ежыва, лупілі нягнуткі пальцамі сівшна-крутыя яйкі.

— Я дык люблю з гарчышай, — казала даўганосая шатэнка, хітаючыся, што той рабін, у такт калыханью вагона. — А я з маянэм, — няўсямна, з набітым ротам, зас্বедчыла Пергідроль, і Герман з агідаю съцепануўся.

III.

Гэтаму цяжка даць веры, але за ўсё жыцьцё ў яго, апроч Лізаветы, не было аніводнай жанчыны. Ён баяўся іх. І страх гэты нарадзіўся яшчэ тады, калі ён, смаркаты падшыванец, хадзіў у другі клас. Яму й цяпер з жахам згадваеща той задушны ліпеньскі вечар, п'яная бяседа, застаўлены пляшкамі стол, і чырвоная пыса матчынай сяброўкі – цёткі Серафімы. Чаму цётка засталася ў іхній хаце, і куды ў той міг падзеліся бацькі, ён ужо ня памятаў, а вось залатыя зубы, што бліскалі ў нетрах разяўленага роту, і смуродліва-віннае дыханыне, якім яго душыла цётка Серафіма, запомніліся на ўсё астматнє жыцьцё... Цётчыны белыя, бяз ценю загару, рукі мітусыліва расшпільвалі гузікі, съязгвалі штаны, а складзенія ў трубачку вусны шматкроць паўтаралі: «Спацькі... зараз будзем спацькі». Потым, хаця ён і супраціўляўся, съязгнула з яго трусы і, закаціўшы п'янія вочы, гульліва прамармытала: «І дзе тут нашая пісіня?» Яшчэ імгненьне, і п'янія цётка скапіла ротам ягоны спалохана-ацьвярдзелы стручок: «А-ам пісіню! А-ам пісіню! А-ам!..» Ён ляжаў, бяз духу, баючыся, што залатыя зубы злавесна ляйснуць, адарвуць стручок – і што ён тады скажа маці...

Матчына сяброўка часыцяком завітвала да іх у хату, кожнага разу шматзначна пасыміхалася; у Германа пры гэтым панічна блілася сэрца і маці, на параду той жа цёткі Серафімы, клала яму на ноч пад падушку прывялыш корань валяр'яну. І кот Базыль – чорны, з белым гальштучкам на шыі, сібірак, — аж да раніцы сядзеў ля ягонага ложку і варкатаў свае бясконцыя песні...

Потым, разам з песьнямі Валерыя Абадзінскага і нязводнымі прышчамі вакол носу, надышла маладосьць, і Герман, разам з сябрамі-аднакласнікамі, стаў хадзіць у клуб на танцы. Аціраўся там ля сыценак, цяжка соп і ня мог набрацца съмеласці запрасіць дзяўчыну. А калі – такое надаралася вельмі рэдка – яго запрашала на павольны танец якая цыбатая дзяўчынёха, ён съцепаняўся і здушана прамаўляў: «Я не танцую».

Мінала вясна, прыходзіла лета, на зъмену лету пасьпяшала восень; сыпала жаўталіст у гарадскім парку, стукала мокрымі галінамі ў вакно: раз, два,

тры... дваццаць тры, дваццаць чатыры, дваццаць пяць... «Трыццаць!» – налічыў ён аднойчы і прыўзыняўся на ложку. «Ужо трыццаць, ужо лысіна з далонь, а я ўсё яшчэ не жанаты?» — і адчуў на твары смуродлівы подых, і з цёмнага кута нехта дарэшты выразна, тро разы запар, прамармытаў: «А-ам пісіню... а-ам пісіню... а-ам».

Ажаніўся ён у трыццаць два гады. Жонка ягоная, Лізавета Іванаўна, да-гэтуль перажыла двух мужоў – адзін засіліўся, другі, прыхапіўшы з кватэры ўсё каштоўнае, зьбег на радзіму – у Краснадарскі край, адкуль – пасыля Германавага жаніхоўства, — дасылаў віншавальныя паштоўкі з краявідамі партовага горада Ейску.

Чым такім спакусіла яго Лізавета, Герман і сам ня мог адказаць. Ну, пажавела пару разоў ягоная ўлякнутая з дзяцінства пісіня, напружана паматлялася ў паветры, потым, пасыля вясельля, кульнулася на бок і больш ужо не адజывала. І доўгімі начамі, захінуўшыся падушкай ад смуродлівага жончынага дыханья, ён ляжаў бяз сну і мроіў пра дзяўочыя калені. Загарэлыя, шчыльна стуленыя, яны, ад нядайней пары, не давалі спакою, спараджалі хваравітыва фантазіі, і вільготны язык ягоны варушыўся між вуснаў, спрабуючы ўбіцца, на колькі можна, у лагчынку, што бегла між каленяў. Апанаваны такой дзіўнай жарсыцю, ён пагартваў аднойчы падручнік сэксапаталогіі, спрабуючы ўведаць – як называецца такое адхіленыне, але нічога такога не знайшоў. Збачэнцы млелі ад брудных жаночых трусоў, ад зубачыстак, якімі карысталіся незнаёмыя кабеты, ад унітазаў, на якія сядалі прыгажуні, але каб нехта калаціўся і гарэў чорным агнём, пабачыўшы стуленыя дзяўочыя калені, такога збачэнства сэксапаталогія ня ведала.

...За вагонным вакном бясконцай чарадой мільгцелі асьветленыя сонцам хвоі.

— Я б зараз бананіну зъела, — даляцеў з-за сыпіны змораны голас Пергідролі.

— Праз паўгадзіны Баранавічы. Там на станцыі іх поўна, — заўважыла шатэнка, і цягнік, у прадчуваньні хуткага прыпынку, захітаўся, тузануўся, з аглушальным грукатам прамінуў чыгуначны мост.

— Мой Вася любіць бананы, — прамовіла, змагаючыся з позехам Пергідроль. — Пакладу манкі – ні за што ня будзе есьці, а з бананам дык усё начыста зъесьць ды яшчэ дабаўкі просіць.

— А я ў кашу «галіну-бланку» кідаю, — падала голас трэцяя кабета і роспачна чхнула.

Цягнік праскочыў яшчэ адзін мост. За мутным вакном праплылі карова з цялём, старая ваданапорная вежа, несамавітая, гаўнянага колеру, будынкі. Герман прыціснуў нос да шыбы, спрабуючы ўгледзець – якую станцыю прамінаюць, ды тут у канцы калідору бразнулі шклянкамі і запыталі: «Чаю будзеце?»

Герман зірнуў на дзяўочыя калені – прыгажуня-праваднічка ішла па калідоры, — і стоена ўздыхнуў.

— Што ж гэта вы... — нягучна, але патрабавальна прамовілі за сыпінай, і ён азірнуўся — грэбуце нашай кампаніяй? — Давялося, з вінаватай усьмешкай на твары, зайсьці ў купэ, насыцярожліва прымасыціца на лаўцы.

— У Трускавец? — запыталася Пергідроль, і ён моўкі кіўнуў галавою.

— Які санаторый?

— «Рубін», — азваяўся Герман, і Пергідроль, а разам з ёю і даўганосая шатэнка, разам выдыхнулі: — Як жа там добра кормяць!

Герман пакасіўся на пукатыя, з сінім водценем, жаночыя калені – аку-рат такія былі ў Лізаветы, — узяў руکі ў крыж і стаў чакаць – калі ў купэ, бразгаючы шклянкамі, увойдзе прыгажуня. Ён заплошчыў вочы і ўявіў галавакружны пах лаванды, і ўбачыў пляму сонечнага съятла на дзяўчых каленях, а калі, праз пару хвілінаў, разьмежыў павекі, дык убачыў зусім іншую правадніцу – крутабокую бабізну з чорным пухам пад сінім армянскім носам.

— А вам чаю несьці? — запыталася бабізна, ён штосьці буркнуў у адказ, залез на верхнюю паліцу і застыў там у паставе нябожчыка – задзёршы галаву і сашчапіўшы руکі на грудзіне.

IV.

Калі, наступным ранкам, ён выкуліўся з вагону, маладая праваднічка (а можа гэта толькі здалося) пасыміхнулася яму і нават (гэта ўжо дакладна здалося) зрабіла лёгкі рэверанс. Германа падхапіла людская плынь, ён рушыў у натоўпе, і пры гэтым увесь час азіраўся. Прыканцы перону ходнік пакручаста зьбег з пагорку. Наш герой вышыгнуў шыю, прыўзыняўся на дыбках і апошні раз угледзеў прыгажуню ў белай кашульцы.

На прыстанцыйным пляцы стаяў шыхт разъездёўбанага выгляду аўтобусаў.

— Хто да «Рубіну?!» – крыкнулі з крайняга «пазіку», і ён, схапіўшы ў ахапак валізу, стаў прабівацца да адчыненых аўтобусных дзвіярэй.

«Пазік», ня йначай, прыгналі з могілак металалому: пластык у салоне быў парэпаны, лінолеум пад нагамі пузырыста пукаціўся, а кожная заклёнка над галавою была пазначана іржавым пісягом. Аўтобус, аднак, даволі жава скрануўся з месца, і Герман, шукаючы апірышча, абапёрся далоньню на чысьці мяккі азадак.

— Яны тут страшныя нацыяналісты, — прагугнелі пад бокам, і Герман пазнаў па голасе Пергідроль. — Ты ім па-руску, яны табе па-хахляцку...

«Пазік» пайшоў угару, і малады кіроўца, не азіраючыся, гукнуў:

— Санаторый «Каштан». Наступны «Верхавіна».

Герман чарговым разам згубіў раўнавагу, крануўся далоньню жаночага азадку, і Пергідроль, азірнуўшыся, ухвальна пасыміхнулася. Аднак у той жа міг усымешка зъляцела з фарбаваных вуснаў, і кабета, з інтанацыяй нечаканай згадкі, выгукнула:

— Ой, дзяўчыны, зараз міма «Каштана» паедзем – пакажу вам, дзе марозіва прадаюць. Такога смачнага нідзе ня ела.

«Ці нажарэцца калі?» – падумаў Герман, і ў той жа міг аўтобус абурана страсянуўся на калдобіне.

Санаторый «Рубін» – высозная, увабраная ў шкло будыніна, стаяла на пагорку, і ранішняе сонейка навылёт высьвечвала ейнае нутро — дваццаць чатыры лесьвічныя маршы. Па маршах увішнымі мурашамі бегалі людзі, і гэта наводзіла на думку, што ў санаторыі не працуе вінда. Калі ж Герман атрымаў у рэгістратуры ключ ад пакою і падышоў да той самай вінды, ака-залася, што працавала толькі адна кабіна, і ёю карысталіся выключна інваліды, пенсіянеры ды новапрыбылыя з валізамі. Ахвочых падняцца на свой паверх было процьма, таму наш герой крэкнуў, бязгучна мацюкнуўся і нетаропкай хадою рушыў па лесьвіцы, сылізгаючы паглядам то па дзяўчых

каленях, то па сівых карпацкіх пагорках, што ўздымаліся з-за далягляду. Ля дзьвярэй 112-га пакою Герман з хваляваньнем перавёў дых.

Ключ аніяк ня лез у шчыліну – дзьверы, відавочна, былі зачыненыя з адваротнага боку – і ён паствукаў па шule косткамі пальцаў. Стукаў добрых пяць хвілінаў, нарэшце за дзьвярыма вохнулі і нехта змучана выдыхнуў: «Зараз».

Адчыніў дзьверы нізенькі, лысаваты тыпус, пакамечаны твар якога нагадваў сушаную грушу. Нічога не сказаўшы, сусед пайшоў да ложку, пры гэтым паркалёвыя трусы ягоныя з аднаго боку спаўзлы долу, напалову агаліўшы прышчаватую кумпячыну. Грымнуўшыся на ложак, тыпус адразу ж засоп, і Герман чарговым разам перавёў дых.

Перш-наперш трэба было памыцца. Падхапіўшы ручнік і мыльніцу, новы пастаялец зайшоў у ванную, і пад нагамі ягонымі гучна бразнула пустая бутэлька. Тузін гэтых самых бутэлек грувасціўся поруч з унітазам, а адна – з-пад пярцоўкі – плавала ў ночвах, што стаялі пад душам. Ніякай ваннай у пакой не было: вада, відаць, лілася непасрэдна на падлогу, балазе, у куце мелася забітая валасатымі змылкамі вадазылённая адтуліна. Ён крутнуў па чарзе спачатку правы, а потым левы вентыль, і кран, спалохана здрыгануўшыся, адказаў яму смаркатым сіпенънем. «Божухна, куды прыехаў!» — прастагнаў наш герой і з гідлівым прыжмурам абмыў твар вадою з начовак.

Трускавец выглядаў мястэчкам утульным і ў чымсьці нават сімпатычным. Усё наўкол патанала ў зяленіве разгалістых дрэваў – дрэвы былі падобныя да каштанаў, але мелі больш сьветлае лісьце, — і з нетраў зялёнага акіяну там-сям выплывалі на паверхню карпусы санаторыяў, залатыя купалы храмаў, а на асмужаным даляглядзе, у неверагоднай далечыні, гарбінамі агромістых драмадэраў, пукнціліся Карпацкія горы. Дарога бегла завільм серпанцінам, ля санаторыя «Вясна» паварочвала направа, і далей трэба было спускацца па бетонных сходах. Тут, на сходах, чынілася штосьці неверагоднае. Амаль на кожнай прыступцы сядзелі бязногія калекі, цыганаватага выгляду цёткі, змарнелыя, дарэшты не працьверазелыя гулякі, нарэшце, дзяўчыны-падлеткі і, цягнучы да мінакоў дрыжачыя далоні, няскладнымі галасамі лямантавалі: «Люды добрый, дайтэ копійочку!» Ідуchy між жабрачых шыхтоў, Герман цямнеў з твару, адводзіў убок вочы і з пачуцьцём законнай гордасці думаў пра тое, што ягоныя супляменынкі-беларусы, як бы бедна ні жылі, ніколі ня будуць сядзець на прыступках ды прасіць міласціну.

На цэнтральным пляцы віраваў невялічкі кірмаш. Герман паблukaў па кірмашы, прыщаніўся было да сонечных акуляраў – сонца тут адбірала вочы, дый на дзяўчыя калені зручна назіраць, насунуўшы на нос акуляры, — але згадаў, што яшчэ не мяняў даляры на грыўны, і крутнуў галавой, выглядаючы будку з шыльдай «Exchange». Крутнуў, ды тут жа ўвабраў голаў у плечы, бо ўгледзеў Пергідроль з даўганосай шатэнкай. Кабеты ішлі па пляцы, пра штосьці гучна балбаталі, і да вушэй Германавых даляцела кароткая фраза: «Цікава, што будзе на абед?» І наш герой, згадаўшы, што а першай мусіць быць у санаторнай сталоўцы, шырокім крокам рушыў за кабетамі.

V.

Дзе на курортах людзі знаёмяцца? Вядома ж, у сталоўках.

«У вас трэцяя дыета – сорак восьмы стол», — зычны голас сталоўскай распарацьніцы быў чутны нават тут, на другім баку разылглай залі. Наноўпры-

былых курортнікі – два мужчыны сярэдняга веку – валюхастай хадою прыйшли міма Германа, уладкаўшіся за суседнім столом, за якім ужо сядзелі, няроўна дыхаючы, дзьве кабеты ў празьмерна адкрытых сарафанах. Мужчыны рыпнулі крэсламі, і адзін з іх, папярэдне керхануўшы, запытаяў: — Адкуль прыехалі, прыгажуні? — З Мелітопалю? А мы з Херсону. — За суседнім столом усчалася вясёлая гутарка; кабеты страсянулі грудзямі, бліснулі залатымі фіксамі, і Герман адчуў, як з яго сышла ў зямлю апошняя ясачака надзея.

Кабет гэтых ён сустрэў па дарозе ў сталоўку, і адна з іх – бляявая саракоўка – абдарыла яго цікаўным позіркам. Потым, сеўшы за свой стол, саракоўка яшчэ пару разоў зыркнула ў ягоны бок, Герман заклапочана крануўся шорсткіх, два дні ня голеных шчок, і толькі тады зразумеў, што кабета зыркала не на яго, а на хударлявага мужчыну, што сядзеў за ягоным столом.

Апроч хударлявага мужчыны тут сядзелі пахілая бабулька ў старамодным капялюшыку, якая неадрыўна, з пачуццём пакрыўджанай немачы, глядзела на фаянсавую сальніцу ды хударлявая, ягоных гадоў жанчына. Худабзей, праўдападобна, быў ейным мужам: ён увесь час круціўся на крэсьле і цішком пазіраў на кабет у адкрытых сарафанах. Усе троє зачыта маўчалі.

Нечакана ўсе наўкол загаманілі, паўскаквалі з крэслаў; Герман азірнуўся і ўбачыў кельнерку. Кельнерка, пад ухвальнія воклічы, каціла перад сабою вазок з двума вялікімі рандоліямі і высокім стосам талерак.

— Боршч вязуць, — улякнута прамовіў худабзей, скасіўся на жанчыну, і тая, адвёўшы вочы, злавесна прасіпела:

— І як я яшчэ жыву з такім падонкам?..

Па абедзэ Герман падняўся на адзінаццаты паверх, з насыцярогаю зайшоў у свой пакой. Лысаваты тыпус ляжаў у адных трусах на ложку, а поруч з ім, на крэсьле, сядзела нейкай чарнявой дзяўчына. Герман кіўнуў галавой, прысёў на ложак.

— Як тобі нэ соромно. В тэбэ ж жынка е, а ты тут з курвамы крутысься, — з дакорам казала дзяўчына, і сусед у адказ салодка пазяхаў.

— З якімі курвамі? З табой? — запыталаўся сусед пасыль хвіліны маўчаныня. — Гаманіў ён па-расейску, і гэта ўсьцешыла Германа.

— У-у, підлюга! Шчэ яку холэру мэні підкінеш, — дзяўчына падхапілася на ногі, зьбіраючыся, як бачна, пайсьці, але перадумала і зноўку села на крэсла.

— Ня бойся, не падкіну. Бо падкідываць ня буду, — сусед ізноў пазяхнуў, а Герман, пабачыўшы, што на яго не звяртаюць увагі, ціхенька прылёг на ложак.

Дзяўчына яшчэ доўга ўшчувала суседа, той паціху пачаў сапці, відаць, заснуў. Германа таксама пачало цягнуць на сон, ён кульнуўся на левы бок ды нечакана прахапіўся, улякнуты дзіўнымі зыкамі, што напоўнілі пакой.

— Слухаю, — азваяўся сусед, прыціснуўшы да вуха мабільнік.

— Ну я... ну што ты хацела? — голас суседаў дрыжэў і зрываўся. — Якія яшчэ бабы? Што ты там вярзеш?!

— В його тут баб богато, цілу ніч з імі піячыць, — гукнула дзяўчына, і сусед, заціснуўшы слухаўку рукою, паспрабаваў заехаць дзяўчыне нагой у азадак, але тая падхапілася з крэсла і гукала ўжо ад дзьвярэй: — Всі грошы спустыў... на львіску курву.

— Ды гэта прыблішчыца, у пакоі прыбірае, — гукнуў сусед, і слухаўка азвалася доўгім зумканьнем. — Якія н-нахер бабы. Ляжым во ў пакоі...

з таварышам, — стаўшы вокрач, сусед прапоўз па ложку, працягнуў Герману слухаўку.

— Ляжы-ым... — выдыхнуў Герман, і слухаўка, памаўчаўши, зумкліва прамовіла: — Таксама, відаць, блядун?

Герман уражана лыпнью вачыма, а сусед, адключыўши мабільнік, працягнуў шырокую пяцярню: — Сашко.

— З Кіева? — запытаўся сусед, падбіваючыся пад коўдру.

— З Беларусі, — азвайся Герман і цяжка ўздыхнуў.

— Ну як там у вас? Жыць можна?

— Можна, — няўпэўнена адказаў Герман, і душу ягоную апанавала ціхая маркота.

Неўзабаве яны разгаварыліся — Сашко наракаў на здароўе, казаў, што яго змучыла пякотка, што ў жоўцевым пухіры захрас камень дыяметрам 15 міліметраў, што жыць яму засталося ня больш году, і што жонка — сваёй недарэчнай рэўнасцю — вырашыла зьвесыці яго са съвету.

— А гэта хто была? Вашая сястра? — запытаўся Герман, каб зъмяніць тэму гаворкі.

— Хто? Аксана? — сусед з уздыхам мацюкнуўся. — На выправу разам ездзілі, у Карпаты. Трахнуў яе пару разоў, у кустах, дык яна мне цяпер жыцьця не дае.

Герман прыўзняў галаву, з недаверам зірнуў на другае Сашковае падбароддзе, але, падумаўшы, што сусед жартуе, убіў патыліцу ў падушку.

— Летась у Есентуках адпачываў, у санаторыі «Украіна», дык пяць баб апрыходваў, а як дадому ехаў, яшчэ й правадніцу паваліў. Якраз да Раствора пад'язджалі. Сыпёка неверагодная, дыхаць няма чым, а мы ў ейным катуху зачыніліся — і давай! Я там ледзь не памёр, і галаву пабіў аб лаўку.

Сашко памацаў лабешнік, паказваючы тое месца, дзе ён набіў гузак, а Герман, пакінуўши дыхаць, падкурчыў ногі, каб быць далей ад суседа. Яму й раней даводзілася чуць аповеды пра санаторныя залёты. У аповедах фігуравалі дзівье, нутры спакушаныя жанчыны, але каб спакусіць адразу пяць, ды яшчэ і правадніцу, такое цяжка было ўявіць, і Герман, зірнуўшы на суседа, амаль уголос падумаў: «Хлусіць».

Цэлую гадзіну ён круціўся ў ложку, спрабуючы заснуць, але сон зъляцеў з павекаў. Герману мроіліся валасатыя руکі — дакладна такія былі ў Сашке, — рукі лашчылі дзяўчыя лыткі, краналіся гладкіх каленяў, лезылі пад форменнную спадніцу; маладая праваднічка — тая самая, якую ён сустрэў у цянгіку, — задыхана вохкала, рассоўвала калені, і Герман, каб пазбыцца хваравітага насланьня, куляўся з боку на бок. Кульнуўшыся безыліч разоў, ён падхапіўся на ногі і съцярожка, каб не абудзіць суседа, выйшаў з пакою.

Па калідоры, гулка шоргаючы нагамі, ішоў гурт пенсіянеру, пры гэтым кожны пенсіянер трymаў у руцэ невялічкі імбрыйк з выгінастым носікам альбо поліэтыленавую шклянку: адпачывальнікі ішлі піць мінеральную воду.

VI.

Бювет уяўляў сабой вялізную, ашклянела-бетонную ратонду, якую працінала нязыркае сонечнае съятло і скаланалі бязладныя зыкі. У гэтым гармідары Герману нават заклала вушы, але праз хвілю ён здолеў вылучыць сярод тлумнага граю чыесыці зацятае чханьне і басавітую песнью: непадалёку ад уваходу, у атачэнні тузіна слухачоў, стаяў брывасты мужчына і густым

басам выдыхаў: — Рідна маты мой-а-а... ты начэй нэ доспала-а-а... — Мужчына, відаць, быў прафесійным съпеваком, бо голас ягоны натужліва вібрываў, прымушаючы зывінець залітая сонцам шыбы.

— Хто цэ? — запыталася нейкая жанчына. — Цэ ж Грызадуб! — вырвалася адразу з некалькіх глотак, і Герман канчаткова пераканаўся, што брывасты мужчына — оперны съпявак.

Ён спыніўся на хвілю, слухаючы прафесійна-густы бас, але, убачыўшы разгоністы надпіс: «Нафтуся», — пайшоў да кранікаў, з якіх лілася мінеральная вода.

Пра «Нафтусю» яму яшчэ дома паведаміла суседка Аляўціна. «Ваду трэба піць праз саломіну, — папярэдзіла абазнаная ў курортных справах суседка, — а то ад яе зубы крышацца». Таму й давялося прыхапіць з дому фаянсавую кружку ды жменю поліэтыленавых саломінаў.

Вада была агіднай на смак, тхнула нафтаю, да таго ж была цёплай. Герман зрабіў пару глыткоў, скасавурыўся, выглядаючы — куды выліць пітво, і выліў у съметніцу.

— Яка погана! — прамовіла, падслухаўшы ягоныя думкі, рабаціністая кабета. Кабета, відаць, таксама ўпершыню глынула «Нафтусі».

— Не кажыце, — азвайся Герман, і ў гэты момант ля ўваходу ўдарылі ў ладкі, і натоўп, што стаяў вакол съпевака, пасунуўся да дзывярэй.

— Як гарно съпівав людына... Хто такы?.. вы нэ чулы? — кабета ўскінула на Германа падфарбаваныя вейкі.

Жаночы пагляд — на кароткае імгненьне — нарадзіў у душы адчуваньне палёту.

— Грызадуб, — паведаміў ён з веданьнем справы, расьцягваючы да немагчымасці апошні склад.

— Грызадуб?! — кабета нават прысела ад нечаканасці, дыхнула паҳам дарагіх духоў, кінулася да выхаду.

Лыткі ў кабеты былі незагарэлія і жылаватыя. Герман праводзіў іх учэпістым позіркам, выйшаў з бювету і адразу ж патрапіў пад шаты трускавецкага парку.

У парку было прахалодна і ціха. Густая зацен' лагодзіла зрок і толькі зредку асфальтавы ходнік пазначалі плямы сонечнага съятла. Дрэвы наўкол былі старыя, пасаджаныя, відаць, яшчэ пазамінулым стагоддзем. На некаторых, самых пракаветных, віселі шыльдачки: «Дуб звычайны»... «Бук еўрапейскі»... «Ціс ягадны»...

Ціс нагадваў елку, адно што шыпулькі меў мяккія і доўгія. Герман прымржыўся, выглядаючы — ці растуць на дрэве ягады, і нечакана за съпінай ягонай пачуліся нетаропкія крокі. Па ходніку ішлі чацьвера адпачывальнікаў.

— «Ціс ягадны», — уголос прачытала жанчына, што ішла паперадзе, і Герман пазнаў кабеціну з-за суседняга стала.

— А чы можна юх ўісты, цій ягоды? — запыталася, абцягнуўшы сарафан, яе сяброўка — тая ішла пад ручку з сівагаловым херсонцам.

— Страшна атрутка! — наструнена паведаміў сівагаловы. — В нас одын кінь пойів, тай і...

— Падох?! — разам выдыхнулі кабеты.

— Hi-i... відкачалы! — гракнүў мужчына, і ўсе чацьвёра дружна зарагаталі.

Сябрына рушыла ў бок бювету, а Герман, мацюкнуўшыся, пайшоў, прысьпешваючы крок, у адваротным кірунку.

«Як хутка людзі сыходзяцца, — думаў наш герой, шыбуочы шырокім ходнікам, — тры гадзіны як пазнаёмліся, а ўжо...» — ён мелькам азірнуўся. Сівагаловы, запаволіўшы хаду, паклаў руку на жаночы азадак, і кабета ў адказ прытулілася скроныню да ягонага плечука.

Твару стала горача — нібыта пякельны самум наляцеў з-за дрэваў і апаліў шчокі. Герман правёў па шчацэ далоньню, згадаў, што ўжо другія содні не галіўся, з крыўдаю на сябе самога крэкнуў. Двухдзённая шчэць рабіла яго старым і неахайным.

Шырокі ходнік папятляў між дрэваў, збег з пагорку, вывеў на асветленыя сонцам прысады. Безыліч жаночых каленяў асьляпіла яго, прымусіла прымружыцца. Жанчыны — усе скрэз у цёмных акулярях — сядзелі на лаўках, гарталі часопісы, некаторыя елі марозіва, і ўсе разам слухалі Кіркорава, голас якога вырываўся з будкі гуказапісу. Былі тут і мужчыны, але іх было няшмат. Герман, прайшоўся ў канец прысадаў, прысеў на лаўку, поруч з невялічкай мужчынскай кампаніяй. Кампанія аб нечым зацята спрачалаася.

— Та насрав він на цю зьбірну! — гукаў інтэлігентнага выгляду мужчына з сівой хемінгуэйскай барадой. — Він там за кордоном такі гроши мае, што нам нэ сныліся. Ну на яку холэру він будэ ў Кыйіві ногы собі ломаты?

— Всі зьбіглы. Нэма кому граты. Дэ толькі «зэлэнны» покажуць — вони вжэ там, — абурана прамовіў мужчына, які сядзеў поруч з Германам.

— І зьбігуць... а што тут робыты, в цыйому колгоспі? На підлюгу-Кучму дывытыся? — азваяўся інтэлігент, нярвова тузануўшы бародку.

Мужчыны, што сядзелі на лаўцы, гамузам заспрачаліся, адзін нават замахаў кулакамі, але неўзабаве ўсе разам аціхлі, і інтэлігент з уздыхам прамовіў:

— Без Шавчэнкі нам п...ць.

Слухаючы бязладную гаману, Герман падумаў быў, што гаворка ідзе пра знакамітага паэта, але неўзабаве высъветлілася, што Шаўчэнка, якога раз за разам згадвалі суразмоўнікі, быў футбалёрам, які зъехаў гуляць за мяжу. Пры гэтым троі суразмоўнікі ганілі футбалёра, а інтэлігент, тузячуцы бародку, яго абараняў. Герман футболам не цікавіўся, таму, пазяхнуўшы, зірнуў на мажную цётухну, якая сядзела на другім баку прысадаў і, заплюшчыўшы вочы, прыспана тузала галавой. Тут, у засені густалістага каштана, яго неўзабаве таксама змарыў сон. Галава Германава пачала тузашца, і сонная замарач раз-пораз перарывалася воклічамі футбольных заўзятараў. Яму прымроілася праваднічка; дзяўчына ляжала на ніжнія лаўцы, і яе кароткая спадніца была задзвертая да самых трусікаў. Герман памкнуўся крануцца спакусьлівых каленяў, і ля вуха абурана выдыхнулі: «Та він ворот нэ бачыць! Два голы за сэзон!». На кароткае імгненьне вочы апанавала сонечнае съятло, потым ізноў наплыў мяккі морак. Ён ізноў памкнуўся да дзяўчыных каленяў, і хтосьці — зусім побач — брахліва выгукнуў: «Знайшлы гульця... Він майже два рокі в дублі відсэдзіў».

Хаця наўкол гаманілі, сон прыйшоў ціхі і суладны. Спаў ён цэлую гадзіну, і калі раптам абудзіўся, футбольных заўзятараў поруч ужо не было, лаўкі наўкол былі пустыя, і толькі мажная цётухна па-ранейшаму сядзела насупраць, звесіўшы голаў на грудзі і даглядаючи такім чынам дзясяты сон.

VII.

Пасыля вячэры забег у свой пакой, каб надзець пінжал — зьбіраўся прайсьці па парку, — крутнуў вентыль — і ў далонь ударыў напорлівы струмень:

вада лілася і халодная, і гарачая. Сэрца радасна съцялася, і твар кальнулі спачатку халодныя, а потым гарачыя іголкі.

З нязьведанай дагэтуль асалодай ён доўга галіўся пад дожджыкам, потым гэтак жа доўга мыўся, шаруючы прывезенай з дому вяхоткай вісле чэрава, і выкуліўся з душавой дарэшты змораны і распараны. Ісьці ўжо нікуды не хадзелася, да таго ж суседа ў пакоі не было, і яму заманулася пабыць на самоце.

Як стаяў – так і грымнуў на ложак; пад ложкам штосьці трэнснула, матрац з аднаго боку праваліўся да самай падлогі, а разам з ім абарвалася долу й трапяткое сэрца: «Сапсаваў майно! А як прымусяць адкупляць?!» Ён ліхаманкава съцягнуў матрац, падняў з падлогі драўляны бруск, што яго трymаў і тут жа азірнуўся, шукаючы – чым бы прыбіць дзеравяку. Урэшце прыбліў іржавай гантэляй, якую знайшоў у шафе для вопраткі. Дзеравяка, аднак, трымалася кепска. Герман з ліхаманкавым бліскам уваччу памяняў месцамі ложкі – свой і суседавы (балазе, яны былі аднолькавыя), нарабіў пры гэтым ладнага груку, лёг – цяпер ужо з асьцярогаю – у пасыцель і гучна ўздыхнуў.

... Даўно яму не было так добра, так лагодна, як тою хвілінай. Даўно не адчуваў ён такога душэўнага суладдзя. І сувежая прасыціна, якой накрыўся, крухмальна шапацела і пахла горнай лавандай.

За вакном згасаў ружовы вечар. Вакно было зылёгку прачыненае, і адтуль, знадворку, кволымі хвалямі наплыўала музыка: дзесьці ў парку ладзілі танцы. Ён глядзеў на ружовы прастакутнік вакна і ўяўляў людскі натоўп, рознакляровыя агні вакол летняй эстрады, і праваднічку ў белай кашулі, якая стаяла наўзбоч эстрады з жоўтым чыгуначным съцяжком у руках. Неўзабаве пачулася мелодыя «Шэрбурскіх парасонікаў», сэрца захоплена съцялася, душа паляцела насустреч свайму шчасцію, але нават у думках, у віртуальным съвеце ружовых фантазій, ён так і не наважыўся запрасіць дзяўчыну на танец.

Апоўначы, зьняслены мілоснымі фантазіямі, ён заснуў, а дзесьці праз гадзіну быў абуджаны грукатам дзьвярима і піявчым жаночым голасам:

— Сашко, ты мэні любліш, чы ні?

Ён не пасыпей разъдзерці павекі, як на твар насынулася штосьці мяккае і ўдушліва-цяжкое. Герман тузануўся, хапаючы ротам паветра, і Сашко незадаволена прамовіў:

— Ну куды ты сунесься?... Гэта ж ня мой ложак.

Герману ўпершыню ў жыцці селі на голаў, але ён не абурыўся: стаіўся пад прасыцінай, улякнута лыпаючы вачымі.

— Уф-ф... – выдыхнула кабета, бухнулася на Сашкаў ложак, чыркнула запалкай.

Герман съцярожка, бяз дыху, съцягнуў прасыціну з твару і ў съятле запаленай сярнічкі ўгледзеў ускудлачаную жаночую галаву.

— Скількі мы сьвогоньні выпылы? — запыталася кабета, дыхнуўшы – у Германа быў чуйны нос – густым гарэлачным смуродам упярэмешку з тытунёвым дымам.

Той, да каго яна зьвярталася, завіхаўся ў прыбіральні, і выйшаў адтуль праз пару хвілінай.

— Фу, блядзь... толькі яйцы і памыў, — прамовіў Сашко, ляпаючы босьмі нагамі па падлозе.

Сашко ўспоўз на ложак, таксама прыпаліў цыгарэту.

— Ты б хоць у ванную зайшла... – буркнуў Сашко пасля першай зацяжкі.

— Та ж воды нэма...

— Ну ёсьць там... у начоўках.

Жанчына з шумам выдыхнула дым.

— Ты там свой яйцы мыеш, а я буду лышё мыты?

Сусед мацюкнуўся:

— Я цябе прашу ня твар памыць, а ...

— Якы ты, Сашко, грубы...

Герман ізноў накрыўся прасыцінай. «Няўжо будуць мілавацца? У адным пакоі з чужым чалавекам?!» Да апошняга імгненія ён не даваў таму веры, а калі вынырнуў з-пад прасыціны і зірнуў адным вокам на суседскі ложак, дык угледзеў у цемры шырокі азадак, які з ліхаманковым імпэтам падскокваў угору.

— Ох! Давай! Цілы дэнь цьвягчылі! — прасіпела кабета; у гэты момант пад ложкам штосьці трэннула, хтосьці з дваіх — відаць, Сашко — перднуў і скіціўся на падлогу.

— Шчё?! Шчё таке?! — загарлала кабеціна, і сусед, съвецячы ў цемры белым азадкам, прасіпей: — Ня бачыш? Ложак зламалі!

Сашко, з мацюгамі на вуснах, пачаў шнарыць рукою па падлозе, у ложку ізноўку штосьці зламілася, і спружынавы матрац, пад спалоханы жаночы воклік, абрынуў на падлогу.

— Як у домовыні, — пралепятала кабета, калі Сашко прымасціўся пачуч.

Герман выцер ражком прасыціны ўпрэлі лабешнік, крадком памацаў распаленая вушы. «Бегчы! Бегчы преч з гэтага прытону!» — адчайная думка лёгкім съвербам азвалася ў патыліцы. Ён прыўзыняўся на локці, выглядаючы штаны й кашулю, ды тут жа падумаў: «І куды ж ты, браток, пабяжыш?»

І сапраўды: куды можна было бегчы цёмнаю ноччу, у незнаёмы горадзе?

Колькі часу Сашко з кабецінай маўчалі і не варушыліся. Нарэшце, адышахаўшыся, кабеціна штосьці горача зашапталі, і Герман пачаў толькі апошнюю фразу: «Хочаш, я його подыму?»

Герман замёр бяз духу: падумаў, што кабета вырашыла і яго далучыць да справы. Аднак да таго не дайшло: кабета мела на ўвеце зусім іншае.

На дне суседскага ложку заварушыліся, зашапталіся, Сашко зьлёгку застагнаў, і Герман памкнуўся бегчы. Ён ужо скінуў нагу на падлогу, ды тут жа схаваў яе пад прасыціну: на падваконьні з гучнымі пералівамі засыпіваў мабільны тэлефон.

Сашко доўга мацаў рукой па падваконьні, нарэшце зморана прастагнаў:

— Слухаю...

— А хто гэта там у цябе так сапе? — з натугаю зумкнуў мабільнік.

— Сусед, — няўпэўнена адказаў Сашко.

— Вы што, у адным ложку съпіцё?

— У розных, йопт'яюмаць! Ты мне, н-нахер дома жыцьця не даеш і тут штоночы тарабаніш!

— Вось і йоптваюмаць... вось і нахер... — плаксіва азваўся мабільнік і праз імгненіне, ужо адключаны, ляснуўся на падваконьне.

— І як ты з йію жывэш? — прамармытала кабеціна.

— Ня звяягай... і без цябе млюсна, — прамовіў сусед, і кабета рашуча крутнулася на бок.

Крутнуўся на бок і Сашко, а дзесьці праз хвіліну пакой напоўніўся мер-

нымі зыкамі. — Пс-с... — суцішна выдавала кабецина; — У-ф-ф... — зморана, як той дзіравы кавальскі горан, выдыхаў Сашко. Яшчэ праз пару хвілінаў абодва захраплі. Захраплі разъняволена, аглушальна, раскоціста. Пры гэтым у грудзіне жаночай штосьці агідна клекатала; кабета дзерла тхара з такім шалённым імпэтам, што ў Германа пазакладала вушы. — Хр-р-р! — адрывіста хроп Сашко, мара��уючы, што гучней ад яго схрапнянуць немагчыма, і тут жа ягоная сяброўка, набраўшыся духу, скаланала паветра клекатліва-зацяжным каскадам гукаў: — К-к-кх-х-р-р! «А ці будзеш!» — казала тым самым кабецина, і Сашко на імгненыне сущішваўся і няўцымна мармытаў спрасоньня. А чацвертай гадзіне — Герман зірнуў на гадзіньнік — у съценку пастукалі. Спачатку стукнулі кулаком, потым нечым жалезным, ды так хвацка, што ў пакоі дзынкнулі шыбы. Сашко на міг абудзіўся, зварухнуўся і захрап яшчэ больш задзёрысьцей, пакрыўшы керхатлівымі абertonамі немы храп сяброўкі.

VIII.

Раніцою — змораны, ускудлачаны, з чорнымі ад бяssonьня вачадоламі, — Герман падбег да вакенца санаторнай адміністрацыі і дзьве гадзіны чакаў, калі яно адчыніцца.

— Перасяліце ў другі нумар! — гукнуў ён, калі вакенца адчынілася, і не пазнаў уласнага голасу.

— А шчё таке? — буркнула адміністратарка, фарбуючы вусны пунсовай памадай.

Герман на міг сумеўся, правёў далоньню па лобе.

— Сусед храпіць. Аж съцены дрыжаць. Нават з суседняга пакою стукалі...

— Сьгоныні голоўнога лікаря нэма, а без його мы вас нэ пэрэсэлымо.

Адміністратарка прыцмокнула нафарбаванымі вуснамі, і Герман, піхнуты ў бок аграмаднай валізай, — за ім стаяла чарга наноўпрыбылых курортнікаў, — з панылай павольнасцю рушыў да выхаду.

Сонца, як і ўчора, адбірала вочы, галава зь недасыпу была пустой, а ў страйніку халодным ледзяком варушылася млюсьць.

— Каб на вас згуба! — прамармытаў Герман, невядома да каго звяртавочыся, і ў гэтым воклічы чулася пякучая крыўда, крыўда на сябе самога: такога затурканага, закамплексаванага, прыніжанага Сашком і яго бессароннай сяброўкай.

— Чоловік! А чоловік! — гукнулі за съпінай, і ён азірнуўся.

Аксана — тая самая чарнявая дзяўчына, што сядзела ўчора ў іхнім пакоі, махнула рукой, подбежкам рушыла насустрach.

— Ну як там... — задыхана запыталася дзяўчына, — ночувала львівська курва?

Спанталыжаны такім пытаньнем, Герман неакрэслена тузануў плечуком.

— Дывысь: він нэ знае! А чому морда така страшна? Нэ спав ніч? Нэ дала... гадзюка підколодна?

Дзяўчына ўзяла руکі ў бокі, пачала глядзець некуды ўгору, выглядаючы, як бачна, вокны іхняга пакою, а Герман — спачатку прыстаўным, а потым шырокім крокам пашыбаваў па ходніку — прэч ад балбатлівай Аксаны.

«Няўжо-такі азыз? — далонь заклапочана пацёрла запалыя шчокі, — яшчэ пару такіх начэй, і мяне й родная жонка не пазнае».

Паркавыя лаўкі былі незанятыя, і ён прымасьціўся акурат на тое месца,

дзе сядзеў учора – пад шатамі старога каштану. На супрацьлеглай лаўцы сядзела ўсё тая ж мажная кабета і гэтак жа, як учора, прыспана тузала галавой.

Хвілін праз пяць яго й самога пацягнула на сон. «Прыкархнуць бы дзе ў цяньку», — падумаў наш герой, змагаючыся з позехам і асавела паглядаючы на дзъюю дзяўчын-малалетак, якія штурлялі адно другой фасфарычна-салатавы мячык. Мячык шпокаў па асфальце, вясёлкава бліскаў на сонцы, падлятаў да зялёных шатаў. Неўзабаве вясёлкавы скакун зашамацеў за Германаў сыпінай.

— Дзядуля, дастаньце мячык!

Герман азірнуўся. Дзядуляў навокал не было.

— Хто, я?! — запытаў Герман, і дзяўчынкі разам выдыхнулі: — Вы!

За лаўкой шчытнай съязной стаяла пажоўклая тuya. Ён прадзерся праз зарасьці і патрапіў на невялічкую, закрытую з усіх бакоў высокім кустоўем пляцоўку, пасярод якой ляжаў той самы мячык.

— Лавіце! — крыкнуў Герман.

Мячык паляцеў у высокое неба, а наш герой, ня доўга думаючы, лёг на траву, убіў патыліцу ў вілаваціну старой туі і адразу ж заснуў. Спаў доўга, ня меней трох гадзін — сонца тым часам пасыпела перапаўзыці праз высокія кусты і съязціла ў очы, — але абудзіла яго ня сонца, а нечае няўцямнае мармытанье.

— Ці чуеш? — прамармыталі непадалёку, — сапе нехта...

Герман стаўся, съярожжкім рухам памасіраваў навярэджаную патыліцу.

На лаўцы, сыпінай да яго, сядзелі дзъве кабеты.

— Ды хто тут будзе сапці? — прашантала адна з кабетаў і, съішыўшы голас, запыталася: — А што гэта за Нюра?

— Ай... рудая такая... За суседнім сталом сядзела.

— А-а... Нюрка... з Данецку? — кабета яшчэ больш съішыла голас: — І што там было?

— Пайшла яна да масажыста... ну, да того, сівога... — міма лаўкі, гучна лаячы футбалёра Шаўчэнку, прайшлі футбольныя заўзятары, і алавядальніца на хвілю перапыніла аповед. — Ну... узяўся ён сыпіну ціскаць. Нюрка, казала, ёй нават дыханье заняло. І так, кажа, захацелася... Узяла і ў штаны залезла...

— Сівому?! — дрогкім голасам перапытала сяброўка.

— Ну не сабе ж... Казала — узялася за казытун, а ён такі кво-олы... Пару разоў цісканула, ён і пырснуў.

— Хто? Казытун?!

— Ну казытун... казытун...

У нос Герману ўбілася мурашка. Ратуючыся ад невыноснага съвербу, пакутнік выгальў очы, страсянуў чупрынай, aberuch схапіўся за вілаваціну старой туі і чхнуў, ды так хвацка, што галаву заклініла ў вілаваціне і з каштану зыяцеў да часу зжаўцэлы ліст.

Кабеты войкнулі, разам падхапіліся, пашыбавалі па бульвары; Герман, стаўшы вокрач, гэтак жа імпэтна папоўз у адваротны бок, прадзіраючыся тварам праз вецыце пасохлай туі, і на загадкава пачырванелым твары ягоным прысуседзіліся дробныя пісягі, пякучы сорам і душэўная пакута.

IX.

На абед ізноў падалі боршч. Старой у капялюшыку чамусьці не было, і худабзей, пад няўхвальнym жончыным позіркам, агараў дзьве талеркі, ablізаў лыжку і стаў неўпрыкмет пазіраць у бок сарафаністых кабетаў, што сядзелі непадалёку. Герман таксама зірнуў на кабетаў, і адна з іх – ружовашчокая весялуха, — тыцнуўшы відэльцам у ягоны бок, нахілілася да сяброўкі, штосьці прашантала на вуха, і кабеціны, прыціснуўшы далоні да вуснаў, пырснулі съмехам. Зарагаталі, азірнуўшыся, і херсонскія мужланы. Герману перацяла дыханыне і боршч заказытаў у носе. Яму падалося, што на лаўцы ў парку сядзелі менавіта гэтая весялухі.

— Чуеш, паскуда? З цябе съмяюца! — прасіпела худабзеява жонка, і ў Германа адлягло ад сэрца.

Худабзей панурыў вочы, заезьдзіў на азадку: — Гэта ўсё твае фантазіі.

— Фантазіі! А чые гэта трусы пад ложкам ляжалі... сцаныя?... — суседка рэзкім рухам адсунула ад сябе талерку. — Пайду зараз, кіну ў пысу сцаныёнейнае...

Суседка паспрабавала ўстаць, але худабзей скапіў жонку за рукаво, стона прамармытаў: — Муля, табе шкодна нервавацца.

— Паскуда, — выдыхнула Муля і з дзіўным для такой хвіліны імпэтам стала есьці гуляш...

...Не пасьпей Герман адчыніць дзьверы свайго пакою, як да вушэй даляцеў дакорлівы Аксанін голас: — Ну, Сашко, дое...сь... Навіть ложак зломав.

Аксана сядзела на крэсьле, панылымі вачымі глядзела на Сашка. Той ляжаў як у труне — на ўбітым да падлогі матрацы — стуліўшы павекі і склаўшы рукі ўкрыж.

— А ты знаеш, шчё вона лекувалася? — запыталася дзяўчына, калі Герман, нацягнуўшы коўдру, кульнуўся на бакавую.

— Хто? — прыспана азваяўся Сашко.

— Хто-хто... сучка твоя львівська.

— Ды якая яна львоўская! Тут, каля пошты жыве. Я нават у яе ў кватэры быў.

— Цэ взагалі нэ йійі кватэра! Цёткына. Вона тут крутыця, каб на дурняка попіячыць, з такімі дурнямамі, як ты.

Аксанін голас паволі аддаліўся, і ў съвеце запанавала цішыня. А яшчэ запанаваў шэры мышасты паўзмрок, у якім нарадзіўся лагодны летні дождж. І чым гучней лапаталі кроплі, tym святлей рабілася ўваччу, і нечакана, як на экране, ён убачыў аблытую дажджком платформу, людскі натоўп, і самотную посташь ля крайняга вагону. Гэта была яна, красуня-праваднічка! Красуня штосьці крыкнула, ён наструніў слых і пачуў натужны вокліч: — I як тобі нэ соромно, Сашко! Ты ж всі свой гроши на сучэк пустыў! — Герман прымружыўся, крутнуўся на левы бок і, ратуючыся ад абрыдлых Аксаніных дакораў, з галавой убіўся пад коўдру.

Ноччу ён ляжаў бяз сну і слухаў навакольныя зыкі. Дзесьці ля суседняга санаторыю пілікнуў, ды тут жа і аціх гармонік, выбухнулі съмехам жанчыны, прыспана дзяўкнуў шчанюк, а за тонкай — у адну цагліну — перабойкай рыпнуў ложак і нехта спалохана схрапнянуў.

Суцішнай хвілінай одуму Герман думаў пра жонку.

Ягоная Лізавета была жанчынай сварлівой, наравістай і – Герман ведаў гэта дакладна – мела каханка: міліцыянта-даішніка. Пра міліцыянта ён пачуў зусім выпадкова ад суседкі — Алі Наймушынай. Суседка забегла неяк па соль – жонкі якраз не было ў хаце, — напоўніла сальніцу і, як нічога якага, запыталася: «А хто гэта Лізку на даішнай машыне падвозіць? Сваяк які?» Герман спачатку нічога не адказаў, потым буркнуў няўцямна: «Сваяк», — а дзесьці праз тыдзень, завітаўшы дахаты і адчуўшы ў паветры цыгарэтны пах – сам ён не паліў, — зайшоў у ванную і знайшоў у бачку з нямытай бялізнай складзеную прасыціну, спрэс заліту згуслай съпремай.

Ён не раўнаваў жонку, але ўсьведамленыне, што Лізавета трахаеца з нямытым калхазанам – хто ж яшчэ ідзе ў мянуты? — які залівае сямейныя прасыціны ліпучай съпремай, кроіла сэрца і не давала спакою. Ён стаў употай прыглядца да жонкі, і кожнага разу заўважаў зъмены ў яе паводзінах. Лізавета пачала круціцца ля люстра, зрабіла манікюр, набыла на рэчавым кірмашы трусы «танга» й ажурныя панчохі. А яшчэ стала пацьвельваць, маўляў, што за мужык — ні да дня, ні да ночы, — кожнага разу прамаўляючы адну і ту ж фразу: «Калі ты са мной ня можаш, дык з якой іншай паспрабуй». Казала нібыта жартам, але пры гэтым голас ейны дрыжэў і шчокі заліваў гарачы румянец. Лізавету, як бачна, даймалі згрызоты – здраджаўца межу бяз гэтага немагчыма. Таму і прагла злапаць Германа з якой маладзіцай, каб, такім чынам, ачысьціць сумленыне. Лізавета і ў Трускавец адпусціла яго з лёгкім сэрцам, у спадзеўцы, што муж зблытаеца з якой хахлушкияй. І вось, прабаўляючы на мулкай пасыцелі свою другую курортную ноч, Герману ўявілася страшная карціна: ягоная жонка, апранутая ў тыя самыя карункавыя панчохі, мілуеца з даішнікам. Даішнік быў цемнаскурым, спрэс голым, і толькі на кучараўай галаве зълёгку варушылася, у тахт рухам эбанітава-бліскучага цела, даішная, з салатавым аколышкам, фуражка. Уражаны мазахістычнай відзежай, Герман рохнуў, фуражка спала з кучараўай мурынскай галавы, і аднекуль з калідору даляцелі няцвёрда-ўвалістая крокі.

— Якы ты сьгононьні п’яны... – пачулася за дзвіярыма, і Герман з галавою падбіўся пад коўдру.

— А чому... нэ адрамантувалы? — запыталася «львівська підлюка». Кабета з цяжкасцю варочала языком.

— Сённяня нядзеля... хто табе будзе рамантаваць, — азваўся Сашко і, відаць, не распранаючыся, плюхнуўся на матрац, які ляжаў на падлозе.

— Хоця ж бы штаны зьняв, — прабурчэла кабета. — Сашко ў адказ мациокнуўся, упіта прамармытаў: — Не магу... сіл маіх больш няма, — і Герман, ратуючыся ад задухі, вынырнуў з-пад коўдры.

— Лэжыш, як в домовыне, — мармытала «львівська підлюка». — У кволым съятле было бачна, як яна съязгвала долу спадніцу. — Спадніца зачапілася за пятку, кабета матлянула нагой, спадніца зъляцела на Германаў ложак, і Герман улякнута падкурчыў ногі.

Сашко з сяброўкаю съішыліся ў «дамавіне»; сяброўка пачала была пасопваць, ды раптам ачулася, штосьці горача і няўцямна зашантала.

— Слухай... давай сённяня бяз гэтага... – прыспана буркнуў Сашко.

— Ты шчё, блядзь... як без ціго? — пасыпела абурыцца кабета перад тым, як на падваконьні – настойліва і трывожна – азваўся мабільнік.

— Нэ подымай! — крыкнула кабета, а Сашко, чарговым разам мацюкнүўшыся, са злосцю крэкнуў у слухаўку: — Ну, чаго тарабаніш?...

Слухаўка стоена зумкнула, і Сашко зъмяніў тон: — Гэта ты, Мікола?

Колькі часу слухаўка штосьці шапляява прамаўляла, Сашко парывіста аддзімаўся, з трывогаю ў голасе выдыхнуў: — Ну не па тэлефоне... не па тэлефоне... — і, прычакаўшы хвіліну, дадаў: — Пасъязаўтра буду.

— Дзе гэта ты будзеш пасъязаўтра? — гульліва запыталася кабета, калі мабільнік лясліўся на падваконьне.

Замест адказу Сашко са стогнам перавёў дых, а потым, рыпнуўшы матрасам, праубунеў: — Ды адчапіся ты... без цябе моташна...

— Мэні щчё... піты? — ужо ацверазелым голасам запыталася кабета, і Сашко, падхапіўшыся, махнуў у паветры нейкай апранахай: — Давай, сапраўды, вымятайся. Забірай свае трусы, забірай свае гандоны...

Герман ізноў нырцануў пад коўдру, але коўдра, падхопленая разам са спадніцаю нярвовай жаночай рукой, спаўзла да самага поясу.

— Ты щчэ пошкадуеш, козлына марыупольська, — гукнула кабета ад самых дзьвярэй, і ў сыпіну ёй ударыў шпурнуты Сашком чаравік.

X.

Раніцай, а шостай гадзіне, Германа абудзілі тэлефонныя гудкі і сілавата-непракерханы суседавы голас: — Дзяўчына... кх-х, як мне... як мне даляцець... к-х... да Марыюпалю?

«Божухна, няўжо зьедзе?» — падумаў Герман, асавела мружачыся на зырка асьветленае вакно.

— Праз Кіеў? А калі самалёт?

«Няўжо буду спаць дасхочу?» — прашаптаў наш герой, назіраючы, як сусед, з мацюгамі і вохканынямі, выбіраўся са свайго лежбішка. Ён прыкінуўся съячым і потым, скрэз прыжмур, назіраў, як сусед блукаў з канца ў канец пакою, усхвалявана гамонячы па мабільніку. Хаця Сашко гаварыў алегарычна ды эківокіст, падцягваючы пры гэтым паркалёвия трусы — яны па старой завядзёнцы спадалі на левы паўзадак, — Герман зразумеў, што сусед заганяе разам з хаўрусынікамі металапракат, і што мінулым панядзелкам партыю металу затрымалі на мытні.

Не пасьеў сусед скончыць размову, як у пакой зазірнула жанчына ў белым халаце.

— Затулывада... — жанчына з зацятай уважлівасцю зірнула на суседа, — чому вы нэ ходытэ на процэдуры? — Не чакаючы адказу, кабета кіўнула Герману: — А вы колы прыйіхалы?

— У суботу... з раніцы, — прамямліў наш герой, нацягваючы коўдру да самага падбародзьдзя.

— Пісьля сыніданку йдытэ до лікаря. 120-та кімната.

— Будзе мне... працэдура, — мрукнуў Сашко, калі дзьверы зачыніліся.

Выцягнуўшы з шафы вялізную сумку, сусед стаў пакаваць у яе свае мэтлахі. Напакаваўшы сумку, Сашко падхапіў з падваконьня нейкі пачак, пакруціў у руцэ.

— Перадаю эстафэту... з бананавым смакам... — гукнуў сусед, і Герман з жахам убачыў на грудзіне пачак кітайскіх прэзерватываў.

Неспакойная ночь – спаў нейкіх тры гадзіны – дарэшты затлуміла галаву. Выкуліўшыся са сталоўкі, Герман спыніўся пасярод фае, з утрапеньнем, усё адно, як прысыпешваючы чых, зірнуў на высокую столь, пацёр чырвоныя павекі – яны шчымелі ад бессані, — але так і ня даў рады згадаць: куды ён мусіў зъявіцца «пісьля сыніданку». И толькі падышоўшы да стэнду з выяваю Пятра Грызадуба – тут прадавалі квіты на канцэрт, — пачуў, як нейкая кабета спытала ў сяброўкі: «Колы тобі до лікаря?» — пабег шукаць 120-ты пакой.

Пакуль дабрыў да патрэбных дзъвярэй, да горла падкаціла халодная млосьць, і жанкі, што чакалі прыёму, на імгненьне патанулі ў шарым мроіве. Герман адсопся, плюхнуўся ў крэсла.

— Зоя казала, трэба пяць баксаў даваць. Іначай, ніхто лячыць ня будзе, — праубнела адна з кабетаў, і тут жа замарачны шум увушишу прарваў барытоністы суседаў голас: — Будзеш на «Азоўсталі» – заходзь!

Герман расплюшчыў вочы. Сашка поруч не было. Сусед, відаць, пад'язджаў ужо да Львову, а голас ягоны яшчэ гучай і хваляваў сэрца, і Герман, згадаўшы поціск вузлавата-ўчэпістай Сашковай рукі, пашкадаваў, што той так рана зъехаў у свой Марыупаль.

Санаторны тэрапеўт, маладая рудавалосая габрэйка, выхапіла з Германа-вых рук курортную карту, загадала, не ўздымаючы вачэй, падкасаць рукаво.

— Ужываец? — запыталася маладуха, напампаваўшы паветра ў танометр.

Паветра з жаласьлівым сіпам сышло, аслабаніўшы руку ад халоднага поціску.

— Ціск высокі... для вашых гадоў, — габрэйка съпехам напісала нешта ў курортнай кніжцы, зыркнула з-пад ілба. — А праўда, што ў вас дэмантрантаў б'юць?

— Не, ужо ня б'юць, — адказаў Герман, піхаючы кніжку ў кішэнь пінжака.

— А што так?

— На дэмантрацыі ніхто ня ходзіць.

Такі адказ прышоўся лекарцы даспадобы, і яна задаволена пасыміхнулася.

— Ваду піць тры разы на содні... я там вам напісала, — прамовіла габрэйка, і Герман таропка выйшаў з пакою.

Дзіўныя рэчы чыняцца на съвеце. Яшчэ ад ранку Герман з заміраннем сэрца чакаў ад’езду Сашка, а цяпер, згадаўшы потнью лысіну, прышчавы паўзадак і поўную нутранога адчаю фразу: «Фу, блядзь, толькі яйцы і памыў», — са шкадаваньнем уздыхнуў. Толькі цяпер зразумеў – як яму будзе не ставаць тут, у чужым горадзе, гэтага дабрадушна-цельпукаватага залётніка.

Калі ж зайшоў у свой пакой і пабачыў дробныя трэскі на падлозе – санаторныя цесылі адрамантавалі Сашкоў ложак, — адчуваюне ўласнай закінутасыці і нікчэмнасьці халоднымі шчымётамі сыцінула душу. Ён ціха лёг на пасыцель, заплюшчыў вочы, і на мяжы явы і сну ўбачыў Аксану. Дзяўчына сядзела поруч, плаксіва сморкалася ў хусыцінку і раўніва прамаўляла: «Гера, ну як тобі нэ соромно. Ты ж всі свойі грошы на сучэк пустыв...»

Ён праспаў рэшту дня. Раз пораз скрозь сон прарываліся людскія галасы. Хтосьці – усё адно, як з бочкі, гукаў: «Затулывада – з’іхав?». Другі голас – дзявочы й бразгатлівы – пытаваўся: «Дэ ця кобэліна?». На кароткае імгненьне

ён расплюшчваў вочы, штосьці мармытаў у адказ, і абудзіўся толькі адвячоркам, унохаўшы агідны пах адкалону.

— Лазюк, — адрэкамендаваўся хударлявы мужчына перад пенсійнага ўзросту, са стрыманай насыцярожлівасцю працягваючы руку.

На вуснах новага суседа блукала невыразная ўсьмешка.

— Я ў рэгістратуры адразу сказаў: жыць буду толькі з земляком. Мяне сюды, у 112-ы пакой, і накіравалі.

Сусед, відаць, быў з гаманкіх, бо адразу ж загаварыў пра сваё наведаныне трускавецкай цырульні.

— Дома паstryгчыся не пасьпей, вырашыў тут зайсыці. Хаджу, гляджу на шыльды.... А ў іх жа ўсё па-хахляцку. Пакуль знайшоў гэтую... як яе? Пярульню... пярдульню...

— Перукарню, — буркнуў Герман, неадрыўна пазіраючы ў столь. — На тле шарай, пазначанай пісягамі столі, яму прымроіліся спачатку аголеныя калені праваднічкі, а потым напаўаголены Сашкоў азадак.

— І могуць жа па-расейску шпрэхаць, а ўсё адно... проша... проша... Я ім зрабіў заўвагу, маўляў, я з вамі па-расейску, дык давайце і вы... Дык яны мне, ведаеце, пагражаць сталі... сволачы недабітъя.

Сусед нахіліўся да люстра, спрабуючы ўгледзець — як яму паstryглі патыліцу.

— У нас таксама... гэтыя... Янка Купала з Якубам Коласам... мову прыдумалі, — сусед сказелў вока, чакаючы, што Герман падтрымае размову, але той змаўчаў, асавелымі вачымі пазіраючы ўгору.

...На сутоньні Герман вырашыў схадзіць на пошту — патэлефанаваць да дому. Убіўшыся ў душную кабіну, набраў патрэбны нумар, і слухаўка, як ні дзіўна, азвалася звонкім голасам. Ён пазнаў Алю Наймушыну — суседку, што жыла ў сумежнай кватэры і часыцаком заходзіла да Лізаветы пабалбатаць за жыццё. Аляўціна была дзіўнай асобай — не ўжывала мяса, загартавалася па методу Парфірыя Іванова, наведвала да таго ж зборкі нейкай секты, і Герман заўсёды трymаўся ад яе ўбаку.

— Перадаю! — гукнула суседка, і слухаўку скалануў незадаволены Лізчын голас: — Ну... што ты там?

— Ды вось, званю... — Герман насупіўся, спытаў, дзеля прыліку, пра надвор'е, потым пра швагра, а пачуўшы, што той другі дзень запар піячыць з нейкім расстрыгам, буркнуў штосьці на развязтаныне і больш дадому не тэлефанаваў.

XI.

На абед падалі абрыйлы боршч. Герман лена боўтаў лыжкаю ў талерцы, пазіраў з-пад ілба на інтэлігента-худабзея, што сядзеў насупраць. Гэтым разам худабзей быў бяз жонкі і ўвесь час круціў галавой, кідаў трывожныя позіркі ўбок мелітопальскіх кабетаў. Калі ж адтуль, з-за сыпіны, чуўся вясёлы съмех, інтэлігент суравеў з твару і ціха ўздыхаў.

— Вы тут колькі ўжо?

Пытаныне прагучала зыняцацку, Герман нават страпянуўся.

— Шосты дзень, — прамовіў наш герой, зварухнуўшы пальцамі, і худабзей з роспаччу ў голасе выдыхнуў: — А я вось заўтра ад'яджаю.

Больш яны не прамовілі ні слова. Ды яно і добра. За тры дні Лазюк — новы

сусед па пакоі — так абрыйдзеў сваімі размовамі, што вуши праглі цішыні, а душа забыцця і спакою.

Новы сусед выглядаў на дзівака. Тры дні адседзеў у санаторыі, а ў горад так і ня выйшаў. І нават ідуchy ў бювет, сюд-туд азіраўся і стоена прамаўляў: «Ты, Гена, ня ведаеш гэтых бандэраўцаў... Яны мне ўжо ў цырульні пагражалі». А яшчэ Лазюк паталагічна баяўся проймы, і ўвечары з грукатам зачыняў вокны адразу на дзъве форкткі. Так што шчымлівія мелодыі, якія гучалі на танцпляцоўцы, і якія Герман прагнуў паслушаць, глухлі знадворку, і замест іх у вуши лезла Лазюковая балбатня. Балбатаў сусед у асноўным пра палітыку: кляў зладзюгу-Кучму й чачэнскіх тэрарыстаў, гэтак жа рашуча хваліў Лукашэнку, съцвярджаочы пры гэтым, што праз пяць гадоў, калі Беларусь і Расея не аб'яднаўцца, пачнецца трэцяя сусветная вайна.

Учора ўвечары Лазюк набыў у санаторным вестыбулю брашуру «Урынатарапія» народнага лекара Сямёна Кандыбы, чытаў яе да самае ночы, тое-сёе цытаваў, і Герман, слухаючы, як трэба зьбіраць ды кіпяціць мачу, пукаці вочы ды заціскаў рот далоньню. А раніцай, калі ішлі ў бювет, народны лекар падміргнуў ім з кампутарнага плакату, што вісеў поруч з каляровай афішай сыпевака Грызадуба. Кандыба, як высьветлілася, надоечы прыехаў у Труска-вец і зьбіраўся даваць кансультацыі на галоўнай гарадской танцпляцоўцы...

— Ну дык як, Гера... пойдзем? — прамовілі над вухам, і Герман ачуўся ад думак: тою хвілю ён якраз даядаў съняданак. — Ісьці на танцпляцоўку не хацелася. Дый ад адных аповедаў пра кіпячэнне сцакаў цягнула на ваніты. Але ў голасе Лазюковым гучала такая пякучая просьба, што ён крэкнуў, глынуў кампоту і здушана вякнуў: яму здалося, што санаторныя кухаркі насцалі ў кампот — нездарма ж ён быў саланаватым і цёплым.

Ля ўваходу на танцпляцоўку стаяў невялічкі натоўп, прычым сабраліся там у асноўным кабеты. Натоўп хваляваўся, варушыўся і недзе ў нетрах ягоных голасна гукаў мужчына, відаць, той самы Кандыба. З-за людской гаманы слова Кандыбавы гучалі няўцімна, але калі яны падышлі бліжэй, дык пачулі немы жаночы голас: — А чым лячыща?! — і пераканаўчы мужчынскі барытон:

— Вось гэтым!

Над натоўпам узынялася трохлітровая, да грэлкі падобная клізма.

— Вось гэтым! — паўтарыў Кандыба, і Лазюк, пасвятлеўшы тварам (Кандыба казаў па-расейску), уплішчыўся ў натоўп.

— Клізму трэба ставіць пяць разоў на дзень. Толькі тады можна дасягнуць эффекту.

— А ваду цёплую ліць, ці якую? — крикнулі адразу некалькі глотак.

Натоўп разам зашумеў, і Кандыба, перакрыкваючы гаману, абурана выдыхнуў: — Вы што... — гамана на момант суціхла і народны лекар, апусьціўшы долу клізму, паведаміў: — толькі ўрына! Ніякой вады! І ня дай вам бог ужываць съвежую... Выключна трохдзённую! Адстоееную і адфільтраваную.

— А піць таксама трохдзённую? — крикнуў з натоўпу Лазюк.

— Пяцідзённую... — жартам гукнуў у адказ чырвонатвары бамбіза, што праходзіў міма і спыніўся пасярод ходніка. — Навярнуў пару шклянак з пахмялюгі — і як агурочак!

Некалькі цётак у натоўпе — усе яны стаялі з нататнікамі і асадкамі ў руках — злавесна зашыкалі. Хвіліну натоўп узбуджана гаманіў, пасьля чаго ўладны Кандыбаў голас ізноў апанаваў прастору.

— І яшчэ... Не давайце веры таму, хто заклікае ўжываць урыну як сродак ад аблысеньня. Каб аднавіць валасяныя цыбуліны, галаву трэба рэгулярна змазваць калам вадкай кансістэнцыі. Намазваеце зьвечару, нацягваеце на голаў поліэтыленавую торбу...

— І йдзеце на танцы! — чарговым разам гукнуў бамбіза і, пад абураныя жаночыя воклікі, рушыў па ходніку.

Агідны камяк падкаціў да горла. Утаймоўваючы рвотныя сутаргі, Герман заціснуў рукою рот, змахнуў няпрошаную съязіну, і ўжо адышоўшы ў другі канец прысадаў ліхаманкава схапіўся за патыліцу. Яму здалося, што галава спрэс перапецканая гаўном і на патыліцу нацягнутая поліэтыленавая торба.

А наступным ранкам, калі нацягваў нагавіцы, у прарэху адараўся гузік; Герман стаў шнарыць рукою па падлозе і нечакана ўгледзеў пад Лазюковым ложкам бутэльку са сцакамі. Увечары, калі сусед, па старой завядзёнцы, выправіўся на калідор глядзець тэлевіzar, Герман — папярэдне абгарнуўшы бутэльку газетай — вынес яе ў прыбіральню, з гідлівай гіморай адліў палову сцакаў ва ўнітаз і напорлівым струмком дадаў сваіх — як піва ўёмных і пеністых.

— Гэта табе за тваю балбатню, — прамовіў уголос і мацюкнуўся.

Праз тры дні Лазюка, з падазрэньнем на гепатыт — сусед увесь час ванітаваў, — паклалі ў ізалятар на першым паверсе, і Герман двое содняў цешыўся адзінотай. Адчыняў зьвечару вакно, дыхаў водарам языміну і са шкляною съяззою ўваччу слухаў шчымлівія мелодыі, што даляталі з танцпляцоўкі.

XII.

Ля ўваходу ў блювет грувасыціліся нехлямяжа-стракатыя шчыты з выяваю Карпацкіх краявідаў і змарнелы мужчына ў пацёхканым брылі муэздзініста гарлаў: «Закарпатья, Львів, Самбір, Почаевскі монастыр... Концэрт народнага артыста Украіны Мыколы Грызадуба... останні концэрт в Трускавці... бэрэмо квыткы!»

Ранейшым часам Герман прабягаў міма тых шчытоў, а сёньня прыпыніўся, прымруженым вокам зірнуў на выяву Львоўскага тэатра оперы ды балету.

— ПойАЗДКА ў Львіў з навіданнем опэры Джузэпэ Вэрды «Набука», — пра-мармытаў «муэздзін».

Герман, ужо шырокая расплюшчанымі вачыма, зірнуў на цэтлік з надпісам: «Львів, 30 гр.», палахліва запытаўся: — А якая выправа самая танная?

Самай таннай была паездка ў пячоры, дзе хаваўся Алекса Доўбуш.

Павагайшыся, Герман сыпнануў з потнай далоні пятнаццаць грыўняў драбязою, і потым, падлічыўшы — колькі гэта будзе ў пераліку на «зайцы», пашкадаваў, што змарнаваў столькі грошай.

Быў час вадапою і ў блювеце было шматлюдна. Піць воду трэба было ня похапкам, а паволі, таму адпачывальнікі і блукалі з канца ў канец блювету, цягнучы з носікаў фаянсавых імбрыкаў агідна-цёплую «нафтусю». Герману ж пасыля Кандыбаўскай лекцыі «нафтуся» здавалася мачой; ён выпіваў воду ў два глыткі, імпэтным рухам вытрысваў з кубку апошнія краплі і, натыкаючыся на тлустых цётак, бег да дзвіярэй. Вось і сёньня, крекнуўшы, ён навярнуў 150 грамаў гаючай мінералкі, страсянуў кубак і пачуў з-за сыпіны лагодны жаночы голас.

— Піты трэба процягом п'ять хвилын.

За сыпінаю стаяла мажная кабета ў гіпюравай кофце і — што адразу кіну-

лася ў вочы – з трима вязанымі гузікамі ля віслай шыі. Кабета глядзела на яго з радасным даверам.

— Піць трэба... паволі... маленькімі глыткамі... цягам пяці хвілінаў, — пасейску паўтарыла незнаймка, пабачыўшы подзіў у Германавых вачах.

Герман сарамліва кіўнуў галавой. Дзесяці ён бачыў гэтую мажнуху, але прыгадаць – дзе дакладна, — не даваў рады.

— А куды вы падзеліся... ну там, у парку? — пытаныне прагучала зынянацьку і прымусіла страпянуща, — То былі, а тое раз... — і зынклі.

Толькі цяпер пазнаў ён кабету, што сядзела... — «Калі ж гэта было, у дзень прыезду?» — на супрацьлеглым баку бульвару ды прыспана ківала галавой. Герман насупіў бровы, згадаў пачутыя коліс жаночыя сакрэты («Схапілася за казытун, а ён кво-олы...»), і яму стала ніякавата.

— Дзяўчынкі... мячык за кусты закінулі – я й палез даставаць, — голас Германаў зылёгку здрыгануўся.

— Мячык? — з пракурорскай гіроній перапытала мажнуха, — закінулі?...

— Закінулі, — няўпэўнена прамармытаў Герман, адчуваючы, як шчокі і шыя поўняцца гарачай крывёю.

Ногі ў незнаймкі былі ацёклыя, пакрытыя мярэжай сініх жылаў.

— У мяне квіток лішні... на Грызадуба. Узялі з сяброўкаю, а яна мусіла дахаты зъехаць. Даўк можа складзеце кампанію?

Герману стала горача. Ён яшчэ нічога не сказаў, а кабета ўжо тыщнула ў ягоную руку квіток, памкнулася да выхаду і ля самых дзівярэй махнула, на знак бліzkай сустрэчы, рукою. Дрыжачыя пальцы разгарнулі квіт. Канцэрт пачынаўся а сёмай гадзіне, у Палацы культуры імя Шаўчэнкі.

— «Рад пяты, месца дваццаць другое», — уголас прашаптаў Герман і аддзымуўся, ды так напорліва, што квіток вырваўся з пальцаў, паляцеў на падлогу, і давялося кідацца за ім пад ногі нейкай бабулі. Бабуля з дзіўным для яе гадоў імпэтам падскочыла, улякнута войкнула і, паправіўшы спадніцу, прамармытала:

— А далібог, шалеюць мужыкі на курорце.

Аж да самага абеду Герман не знаходзіў сабе месца. Доўга і бязмэтна сноўдаўся па санаторным двары, потым цэлую гадзіну стаяў ля газетнага шапіку, гартаючы жыццяцяліс Сыцяпана Бандэры, нарэшце, вырашыў паспаць перад абедам і ў дзівярах пакою сутыкнуўся з Лазюком. Сусед два дні праліжаў у ізалятары і вярнуўся адтуль няголеным і дарэшты ўсхваляваным.

— Хадзіў зараз... шукаў... паскуду гэтую, — задыхана паведаміў Лазюк, мeraчы пакой нярвовым крокам. — Ягонае шчасьце, што ў Моршын зъехаў... А то б я яму паказаў... сродак ад раку.

Герман плюхнуўся на ложак, адчайна, да храбусьценьня ў костках, пацягнуўся.

— Хто зъехаў? Кандыба?

Пачуўшы прозвішча ўрынатэрапеўта, Лазюк сцяўся, заціснуў далонью рот, здушана вякнуў і, змахнуўшы з правага воку буйную съязіну, прамармытаў:

— Гера... прашу як сябра... не называй больш гэтага прозвішча.

XIII.

Палац культуры імя Шаўчэнкі хаваўся у засені ліпав ды каштанаў і звонку нагадваў бетонную стадолу. Трымаючы ў потнай руцэ запаветны квіток, Герман увайшоў у фае, наструненым позіркам пашукаў кабету ў гіпюравай

кофце, і сэрца ягонае ёкнула: сярод стракатага, прапахлага дарагімі духамі натоўпу, ён убачыў дзяўчыну сваіх мараў – съветлавалосую праваднічку. Праз імгненьне кабета, якую ён прыняў быў за праваднічку, азірнулася, бліснула залатым зубам і, прыклаўшы далоні да роту, клікнула праз людскія галовы нейкую Аксану. І прызыбытая туга па съветлавалосай дзяўчыне ізноў здушила сэрца, і ўваччу, каторым ужо разам, паўстаў мокры перон, мітусылівыя людзі з валізамі і дзяявочая посташь ля крайнягага вагону.

Калі ён уваўшоў у залу, Грызадуб – невялічкага росту, з пукатым чэравам мужчына – ужо быў на сцэне, і высокая, апранутая ў даўгую сукню кабета, якая стаяла ля раплю, пракураным голасам абвяшчала: «Украінська народна піснія «Тай орав мужык край дорогы».

— Сюды! — гукнулі з залы, і Герман убачыў ускінутую руку.

Ягонае месца, на шчасьце, было зкраю.

— А я думала, ня прыйдзеце, — шапятнула кабета, крануўшыся Германавай рукі.

На кабеце быў аксамітны, са шнуроўкай на грудзіне, кабат і гэткая ж аксамітная, не па гадах куртатая спадніца.

Пакуль Герман ладкаваўся ў крэсьле, съпявак кашлянуў, шматзначна азірнуўся, і піянічка, што абвяшчала нумар, захоплена ляслула па рапальных клавішах.

— «Тай орав мужык край дорогы, тай орав мужык край дорогы...» – заспіваў Грызадуб, і Герман незадаволена паморшчыўся: народнай музыкі ён не любіў.

Кабеціне, падобна, такія песьні таксама былі ня ў жылу, бо яна ўвесь час азіралася, абцягвала куртатую спадніцу, а калі піянічка абвясьціла другі нумар – песьню пра Гамзю, — тыцнула Германа локцем пад бок:

— Можа, пойдзем?

Стуліўшы, як у тым вясковым клубе, съпіны, яны выйшлі ў гулкае фое, і праз пару хвілінай з задавальненнем удыхнулі п'янкога, настоенага на паху ліпавай квецені, паветра.

— Гэтым Грызадубам усе вуши праубнелі, — буркнула кабета, мелькам папраўляючы прычоску. — Ну паслухала я яго... І што ў ім добра? Голас як голас. Вось у нашую маладосьць... памятаеце Абадзінскага? Во была гласіна! Наш съпявак, украінскі, хаця й съпіваў па-кацапску.

«Колькі ж ёй гадоў?» – з хваляваньнем падумаў Герман, а ўбачыўшы, як пагрозыліва страсянуліся пад напятай шнуроўкай неабдымныя грудзі, захваляваўся яшчэ больш.

— Я ў «Каштане» жыву. У нас там адна Данеччына адпачывае... шахтары з жонкамі. Божухна, якія аблежаваныя людзі.

«Няйначай, шосты дзясятак разъмяняла», — Герман пакасіўся на друзлыя калені.

— Учора пазнаёмілася з адной настаўніцай... жыве ў суседнім пакоі. Ну, думаю, інтэлігентка, пра літаратуру пагамонім, пра мастацтва. Пачала я гаманіць, а яна мне: «Ты, Дана, Віктара Дзюдо чытала?» Страсянула галавою, думаю, што за Дзюдо такі? Аж высьветлілася, што яна Віктора Гюго мела на ўвазе.

Хваляваныне, якое спарадзілі неабдымныя грудзі, ня толькі не міналі, але займала ўсё большы прастор у душы. Герману згадаўся аповед пра тое, як нейкай хворая на СНІД кабеціна, прыехаўшы на курорт, заражала съмярот-

най хваробай залётнікаў, і неўпрыкмет выцер рукавом халодны пот з лабешніка.

— Мяне, дарэчы, Данай завуць, — кабета, як нічога ніякага, узяла Германа пад локаць, і яны сышлі па гранітных сходах у засені густых каштанаў.

Хвіліну яны ішлі моўчкі — кабета відавочна чакала, што ён назаве сваё імя, але Герман маўчаў, бо ад хваляваньня язык прысох да паднябення, і неўзабаве, на мастку праз ручай, кабета агучыла тую думку, што неадвязна зумкала ў Германавай галаве: «І чаго гэтая баба да мяне прычапілася?»

Кабета зас্মяялася, спрытней абхапіла ягоную руку, і яны рушылі па бульвары, прыканцы якога ружавелі на вечаровым сонцы выгінастыя лоджіі санаторию «Каштан».

— Ву-унь маё вакно, — прамовіла Даны, паказаўшы пальцам на верхнія санаторныя паверхі, — бачыце, там яшчэ чырвоная майка сушынца.

Герман прымружыў очы, але ніякай майкі ня ўгледзеў.

— І даўно вы тут... адпачываеце? — прамовіў, нарэшце, наш герой голасам дрогкім і задушлівым.

— Хто адпачывае, а каму й працаўаць даводзіцца.

Словы такія яшчэ больш устрывожылі, і Герман паспрабаваў вызваліць руку.

— Да вы не хвалюцесь. Я пісьменьніца. Зьбіраю тут матэрыял для свайго новага раману. Рабочая назва: «Дасьледзіны ўкраінскага сэксу». Як вам назва?

Герман тузануў плечуком, напружана пасьміхнуўся.

— Што ні кажыце, а матэрыял для падобнай рэчы можна сабраць толькі тут, у санаторыі, — кароткае імгненьне пісьменьніца глядзела на ружовае сонца, потым чхнула, гукнула па-хахляцку: — Выбачайтэ, — і палезла ў кішэнь па насоўку. — Вы мяне адразу зацікавілі... як тыпаж, — пісьменьніца гучна сморкнулася, склала насоўку ў тры столкі.

Пачуўшы гэта, суразмоўнік таксама дастаў насоўку і выцер упрэлую шыню.

Як ні натурыўся Герман, а мусіў, цягнуты за рукаво, пайсьці разам з пісьменьніцай у кавярню «Марозіва». Кавярня тая — скроў шкляная й круглая — стаяла поруч з санаторнай будынінай, і з дынамікаў, што віселі ля ўваходу, вырываўся на прасыцяг знёмы голас: «Тай орав мужык край дароги, тай орав мужык край дороги...»

Яны селі за крайні столік, пісьменьніца замовіла чарнявай кельнерцы два келіхі кагору, два марозівы з вішнямі, а Герман tym часам з трывогаю памацай кішэнь, у якой бразгала пяць грыўняў.

Пісьменьніца прыпаліла цыгарэту, з лёгкай гіроніяй зірнула на Германа, але тут жа зірнула паўзьверх Германавай галавы. Там, куды яна глядзела, грукнулі крэсламі, зас্মяяліся і нейкай кабета съпеўна і гучна прамовіла:

— Прыеду дахаты-ы, улагоджу мужыка-а... — і-і на кухню... Бульбу дзерці. Паміраю тут бяз дранікаў.

Ён не азірнуўся, адно ўвабраў голаў у плечы, і калі праз хвілю Пергідроль з даўганосай шатэнкай прайшліся міма, сарамліва адвёў убок очы.

— Знаёмыя? — запыталася пісьменьніца, пусыціўшы ў суразмоўніка струмень разрэджанага дыму.

— Зямлячкі... у цягніку разам ехалі.

— І адкуль жа вы ехалі? Мяркуючы па акцэнту — з Чарнігава.

— Да не... з Беларусі.

Пачу́шы пра Беларусь, пісьменьніца зірнула на суразмоўцу з яшчэ большай гіроніяй.

— Вас яшчэ там за мяжу пускаюць?

— Як бачыце, — з нярвовымі ноткамі ў голасе выгукнуў Герман, і пісьменьніца, каб улагодзіць сітуацыю, узняла келіх з кагорам.

Віно прайшло ў нутро з цяжкасцю; нібыта жыклёр нейкі паставілі ў шлунках. Герман здушана крэкнуў, падхапіў мельхіёравай лыжачкай марозіва, глынуў халоднай саладэчы, і ў той жа міг віно заліло стравнік прыемнай цеплынёю.

Колькі часу яны сядзелі моўчкі. Герман еў марозіва, а пісьменьніца, адкінуўшыся на прыслон выгоднага крэсла, пускала колцы тытунёвага дыму і, уздыхнуўшы, прыкладвалася да келіха з віном.

— Я тут надоечы паўгоду ў Таронта жыла, — азвалася, нарэшце, пісьменьніца, насануўшы на стол свае аграмадныя грудзі. — Усё-о дні лічыла — калі дахаты паеду. І вось прыехала... Гляджу цяпер на ўсіх гэтых кацапаў, ды назад, у Канаду хачу вярнуцца.

Суразмоўніца адным дыхам выпіла 150 грамаў кагору, правяла папяровай сурвэткай па фарбаваных вуснах, засяродзіла пагляд на трох наведніках, якія ладковаліся за суседнім столікам. Усе троє гаманілі па-расейску і былі на лёгкім падплітку. Адзін з іх — высокі, стрыжаны «пад вожык» бамбіза, — разгарнуў меню, голасна прачытаў: — «Морозіво з оріхамі», — і дакорліва хітнуў галавой.

— Хаця б па-руску прадублявалі... ёкалэмэнэ... «маро-озіва». Прачытаеш такое і есьці не захочаш.

Пісьменьніца зірнула на бамбізу з непрыхаванай пагардай.

— У нас у палку быў адзін гуцул... Астапам звалі, — бамбіза махнуў рукою кельнерцы. — Кампалка выклікаў аднойчы: «Ну, таварыш сяржант, як будзе па-ўкраінску «Я ня буду есьці марожанае, бо яно халоднае і дарагое»? Той лоб пачухаў: «Ну, як будэ... «Я нэ буду юісты морозіво, бо воно холодно та дорого». Кампалка рагатнуў і кажа: «Ну і х... з табой, еш тады гаўно: яно ўпілае ў дармавое».

Тройца выбухнула рогатам, а пісьменьніца, падхапіўшыся на ногі, кінула на талерку пяць грыўняў адной паперкай, шпаркай хадою рушыла да выхаду. Герман пабег быў съследам, але тут жа вярнуўся, залпам дапіў віно і, пужліва азіраючыся, выбег з кавярні.

Ён ужо зьбіраўся бегчы ўбок свайго санаторыю, ды тут пачуў сярод людской гаманы ўладны воклік: — Шчё став? Пішлы! — і, насануперак уласнай волі, пайшоў да кабеты, якая чакала яго ля ўваходу ў «Каштан».

Пісьменьніца жыла на восьмым паверсе, у аднамесным нумары, з вакна якога былі бачныя залаціста-ружовыя Карпацкія горы. Краявід уражваў, але глядзець у вакно доўга не давялося, бо позірк адцягнуў каляровы плакат, што вісеў на сцяне і на якім дзіве абсалютна голыя жанкі — адна зусім маладая, а другая зусім старая, — стаялі, абняўшыся, і цалаваліся ў засос. Шчокі Германавыя сарамліва загарэліся, і ён перавёў позірк на закіданы паперамі стол. Гаспадыня пакою й сапраўды, відаць, была пісьменьніцай, бо паперы валяліся ня толькі на стале, але й на падлозе, а пасярод стала стаяў мініяцюрны кампутар — гэткая валізка з экранам, назыву якога Герман ня даў рады прыгадаць.

Гаспадыня тым часам дастала з лядоўні пачатую ўжо, нетутэйшага выгляду бутэльку, покнула коркам, напоўніла залацістай вадкасцю два маленъкія кілішки.

— «White Horse»... яшчэ з Таронта...

Гаспадыня села на скураную канапу, ляпнула даланёю па канапнай съпінцы, і госьць нясымела прысёў поруч.

Цёплая жаночая рука балюча схапілася за чупрыну, і Герман, з перапуду, увагнаў голаў у плечы.

— Я ведаю, чаму вы хаваліся ў кустах. Вы слухалі жаночыя сакрэты, — пісьменьніца паслабіла спохват, правяла рукою па ўстаўбураных Германавых валасах. — Мне падабаюцца такія мужчыны. Бо я перакананая — мужчыны павінны ведаць пра жанчын усё! Толькі тады сексуальнае пачуцьцё набудзе сапраўдную сілу.

Пісьменьніца кульнула чарку, кранулася Германавага калена і неўзабаве зьнікла ў ванным пакоі.

За сыценкаю перарывіста зашумела вада.

«Бегчы... бегчы прэч ад гэтай кабылы!» — гарлаў на ўсе застаўкі нутраны голас, вочы неадрыўна глядзелі на ключ, што тырчэў у дзъвярах, але ногі ня рухаліся і нейкая чортавая сіла не давала рады падняцца.

— Ведзьма! — прашанталі дрыжачыя вусны, дзъверы ваннай адчыніліся, і пісьменьніца паўсталала перад ім ва ўсёй сваёй распусьце. На пісьменьніцы быў серабрысты купальнік з вялікім дзіркамі на тых мясцінах, якія жанкі прыхоўваюць ад чужых вачэй. Герман з ашалелым адчаем зірнуў на цёмныя плямы грудзей, на жарыя валасы, што вытыркаліся з дзіркі, і ўзмаکрэлая съпіна ягоная намёртва ўбілася ў прыслон скураной канапы.

Гарачыя вусны крануліся шыі, зачапілі мочку вушэй, з млявай павольнасцю прашанталі:

— Ідзі, прымі душ... ад цябе пахне марозівам.

Герман споўз на падлогу, пралез між тоўстых ног, імпэтнай вокраччу дапяў дзъвярэй і, крутнуўшы ключ, выкуліўся на калідор.

— Дывысь, Оксана, другі за дэн вылэтае! — крыкнула ў канцы калідора прыбіральшчыца, што мыла падлогу. Герман пасылізнуўся на мокрай падлозе, але, на шчасьце, ня ўпаў, адно туфель зълящеў з нагі, і так, з прышіснутым да грудзіны туфлём, прыпадаючы на правую, бестуфельную нагу, небабрака прачыкіляў восем паверхаў і толькі ў фае перавёў дых.

Да свайго санаторыю ён шыбаваў нярвовым подбегам, а заляцеўшы ў пакой, пляхнуўся на ложак і з галавой схаваўся пад коўдру.

— Гера, здарылася што? — запытаяўся Лазюк, але Гера змаўчай.

— Вечарам ня варта швэндацца. А то тут і забіць могуць. Мне вунь у цырульні так і сказали: «будзеш вякаць – да хаты не даедзеш», — прамармытаў Лазюк, уздыхнуў, і ад уздыху ягонага зварухнуліся шторы на воках.

XIV.

Наступным ранкам Герман, як заўсёды, прачнуўся а шостай гадзіне, але ў буюет не пайшоў. Ляжаў, закінуўшы руکі за патыліцу, згадваў свае ўчарашнія прыгоды ды слухаў краем вуха Лазюковую балбатню. Сусед яшчэ дасьвецьцем зъбегаў на вадапой і цяпер наракаў, што ад «нафтусі» могуць

раскрышыцца зубы, і што калі б замест Гарбачова абралі генсекам Лукашэнку, дык мы б зараз гора ня ведалі.

Герман згадваў жарую валасьню, цёмныя смочки грудзей, што выпіналіся праз дзіркі серабрыстага купальніку, і паслья кожнай такой згадкі цела ягонае скаланалася ад дрыжвікаў. Самая крыўднае было тое, што ад пісьменьніцы ўчора ўжо выкульваўся нейкі небарака. «І я туды ж», — скрушна падумаў Герман і стаў падлічаць — колькі такіх ёлупняў выкульваеца за тыдзень. «А хто не выкульваеца, з тымі як? Можа, прыдушила каго сваімі кавунамі?» Каб пазбыцца ганебных успамінаў, ён крутнуўся на правы бок, стаў аднаўляць у памяці дзяячочую постаць на мокрым пероне, але не аднавіў, забыўся неглыбокім сном, і прачнуўся праз дзівye гадзіны, пачуўшы суседаў голас:

— Прачынайся, пара на съяданак!

Тыцкаючы лыжкаю ў талерку з бураковай салатай, Герман глядзеў з-пад ілба на херсонскіх мужланай і стоена, амаль зларадна, пасьміхаўся краёчкамі бурачна-чырвоных вуснаў. Сарафаністая саракоўкі падаліся да дому, — надоечы яны стаялі з валізамі на аўтобусным прыпынку, — і іх месцы занялі дзіве стогадовыя бабулі. Херсонцы з тae нагоды сядзелі насупленыя, уторкнуўшы насы ў талеркі, і за ўесь съяданак не прамовілі ні слова. Ужо п'ючы кампот, яны раптам зас্পяшаліся, падхапіліся на ногі і на хаду выплюнулі на далоні косткі сухафруктаў.

«Відаць, на выправу позынцца», — падумаў Герман і ў той жа міг усьмешка зъбегла з вуснаў, і ён, па прыкладу херсонцаў, падхапіўся на ногі: згадаў, што сёньня субота і што а дзевятай гадзіне ён сам мусіць ехаць на выправу — глядзець пячоры, дзе хаваўся Алекса Доўбуш.

...Струмок гарэзлывага ветрыку варушыў валасы на патыліцы, і сэрца захоплена съціналася, калі мікрааутобус з шалёнym імпэтам звязджаў з пакатай гары. Даўно не зазнаваў Герман такога яскравага задавальненія ад хуткай язды. Ён сядзеў, адкінуўшыся на прыслон мяккага крэсла, і праніклівымі, па-дзіцячы іскрыстымі вачымі глядзеў на гарбатыя пагоркі, на разылеглыя, кранутыя шызай павалокай лагчыны, па якіх блукалі авечыя чароды, і сэрца ягонае прасіла песьні.

Наперадзе, каля кіроўцы, сядзеў той самы мужчына ў пацёхканым брылі, што прадаваў квіткі, і залівіста распавядаў у мікрофон пра нейкіх апрышкаў ды іхняга верхаводу Алексу Доўбуша. Зрэшты, Герман ня надта й слухаў выпраўцу; быў захоплены карпацкімі краявідамі, і толькі зредзьчасу наструньяўся, прыслухоўваючыся да галасоў за съпінаю. Там, на заднім сядзеніні, голасна гаманілі і раскоціста съмяяліся херсонскія мужланы з дзівюмі расфуфыранымі кабетамі. У адной з кабетаў на носе былі люстра-на-чорныя акуляры.

— Дывытэся, панове... Ось там, в долыне, лэжыць місто Стрый, — крахтануў дынамік, а тым часам за съпінаю залівіста зас্মяяліся херсонцы.

— Ну, а адкуль вы прыехалі, прыгажуні, — пытаўся адзін з мужланай.

— Мы з Кіеву, а вы?

— А мы з правінцыі, — з жартайлівым уздыхам прамовіў мужлан, і ягоны сябрук таропка дадаў: — Але не правінцыялы.

— Глянуўшы на вас, гэтага ня скажаш, — выдыхнула адна з кабетаў, і ўсе

разам – херсонцы робленым съмехам, а кіёукі залівістым і шчырым – засьмяяліся.

Мікрааутобус tym часам заехаў у цяністую даліну, і за вакном зыркім срэбрам заблішчэла рака.

— Ой, як прыгожа-а! — хорам заспявалі кіёукі.

Чалавек у брылі ляпніу́ кіроўцу па локцю, і той зъехаў на край дарогі.

— Дзяўчынкі налева, хлопчыкі направа, — пажартаваў адзін з херсонцаў, і адна з кіёвак, вылазячы з салону, прамармытала: — Божухна, якія банальныя жарты.

Усе разам падаліся да ракі.

— А што за вёска... ву-унь на tym беразе? — запытаўся нехта з экспурсантаў.

Чалавек у брылі прыклаў далонь да ілба.

— Білогоршча. У сорок дэв'ятym році з цього сэла всіх высэлылы. Тут Шухэвыч з хлопціямі гуляв. Командыр УПА.

— Правільна зрабілі, — буркнуў лысы экспурсант – той самы, што сядзеў з Германам на адным сядзеньні, — і штурлянуў у воду пляскаты галыш.

Камень адскочыў ад вады аж восем разоў.

Калі кабеты адышлі ўбок, адзін з херсонцаў таксама штурлянуў камень і суцішна крахтануў:

— Ты якую бярэш? У чорных акулярах?

— Бяры ты... дваіх адразу, — мрукнуў сябрук, выглядаючы сярод галькі пляскатага галыша. – Два тыдні з мелітопальскімі сцыкухамі правалэндаліся, цяпер з гэтym... У мяне ўжо яйцы апухлі... Трэба шукаць якіх папрасьцей. Чатыры дні засталося. Сёння ўжо дваццаць першае...

«Як дваццаць першае?» — усхапіўся Герман.

Толькі цяпер згадаў наш герой, што курортнае жыццё сканчваецца, што зайдзітра ад ранку ён мусіць хапаць валізу і бегчы на цягнік, і, зірнуўшы на спусьцістую, зацягнутую прынаднай смугою гару, адчуў прагнае жаданьне зыліца з ёю душой.

XV.

Ад самага ранку ў грудзіне, як гэта бывае напярэдадні ад'езду, пасяліўся трапяткі халадок. Герман завітаў – астатні раз – у бювет, выпіў на разывітаньне дзіве шклянкі «нафтусі», і потым доўга блукаў сярод натоўпу, слухаючы, як трывожна бухае зънямелае сэрца ў прадчуваньні спатканья з праваднічкай.

Адразу ж пасыля съяданку ён стаў пакаваць валізу, і зямляк Лазюк з уздыхам прамовіў:

— Куды ты столькі набраў? Рукі адарвеш.

У валізе ляжалі аж чатыры пляшкі «Кадаркі» – віно тут было зусім таннае, таму і набраў столькі. Герман кляцнуў зашчапкамі, узважыў валізу на руцэ і, таксама з уздыхам, запытаў:

— Штопар ёсьць?

Яны таропка, за нейкіх дзесяць хвілінаў, расьціснулі пляшку, закусілі піражкамі; Герман хацеў адразу разывітацца, але сусед выклікаўся праводзіць яго да вакзалу і падараваў на памяць свой, зроблены ў выглядзе съвірнавага ключа, штопар.

— Бяры, бяры... Захочаш у дарозе адкаркаваць — і ня будзе чым, — гукнуў Лазюк, піхнуў падарунак Герману ў кішэню і, падхапіўшы валізу, падаўся ў калідор.

Да вакзалу ішлі кружной дарогай, праз стары парк. Заманулася дыхнуць апошнім разам водарам языміну ды адчуць гарачым днём прахалоду паркавай засені.

У тым месцы, дзе шырокі ходнік выбягае на бульвар, Герман спыніўся, панурыўся ў кусты, зірнуў адтуль на лавы, што стаялі ўздоўж ходніку, а ўгледзеўшы на крайняй ад парку лаве пісьменьніцу, выхапіў з Лазюковых рук валізу і, крыкнуўшы: — Пайду напрасткі! — кінуўся ў зарасы і калючай акацыі.

— Гера, ты куды?! — галёнкнуў Лазюк, але той не адказаў. Ляцеў па кустах, абмінаючы бульвар і тое страшнае месца, дзе сядзела распусная бабізна.

Да свайго вагону ён падбег у той момант, калі праваднічка — тая самая, з чорным пухам пад носам, — падымала вагонную прыступку. Дарэшты задыханы, з булькатлівым віном у чэраве, Герман улез у тамбур і доўга, аж пакуль цягнік не набраў хаду, стаяў там, асавела пазіраючы на праваднічку. Потым, калі бабізна зачыніла дзъверы і рушыла па калідоры, пайшоў съледам, утрапёна-трывожнымі вачыма зазірнуў у катух, дзе сядзяць праваднікі і, набраўшыся съмеласыці, спытаў:

— А дзе тая маладзіца, што з вамі працавала?

Кабета азірнулася.

— Пра каго вы кажаце? Пра Верку, ці Сьветку?

— Ну, белая такая...

— Верка? Узяла тыдзень за свой кошт. Замуж выходзіць.

Праваднічка пайшла ў канец вагону, цягнік тузанула, і небараока балоча стукнуўся галавой аб няшчыльна прычыненую дзъверы. З купэ даляталі знёмыя галасы.

— Прыеду, паспрабую варэнікі згатаваць... з тварагом і вішнямі. Аксана рэцэпт напісала, — зяхліва гутнела Пергідроль.

— Якая гэта Аксана? Тая, што з капітанам круцілася? — пыталася даўганская шатэнка.

Герман рассунуў дзъверы.

— О-о! Старыя знаёмыя! — прасыпівала Пергідроль, разразаючы нажом квадратны торт. — Заходзьце, зараз будзем гарбату піць.

Герман сеў на лаўку, памацаў пабітую галаву.

— І не здароўкаецеся, — прамовіла ў сваю чаргу шатэнка, згадаўшы іхнюю сустрэчу ў кавярні «Марозіў».

— А гэта хто з вамі была? Ваша мама? — пажартавала Пергідроль, ды тут жа асеклася, пабачыўшы, як наліліся крывёю Германавыя вочы.

Дзень быў сьпякотны, і ў купэ панавала задуха. Пергідроль падскочыла, апусыціла вагоннае вакно, і купэ працялі напорлівия струмені ветрыку.

— Вам, мужчына, блага? — запыталася шатэнка, Герман нічога не адказаў, і спадарожніцы, пераглянуўшыся, выйшлі ў калідор.

Валасатая рука лашчыць дзявочыя калені... Відмо было такім яскравым, што Герман нават застагнаў, і яму стала страшэнна горача. Ён скінуў з сябе кашуллю, выщер ліпучы пот з лобу, спруцяне лымі пальцамі адкрыў валізу. Ён вырашыў напіцца.

Калі, праз гадзінку, жанчыны вярнуліся ў купэ, іхні распрануты па пояс

спадарожнік ляжаў на лаўцы і штосьці няўцямна мармытаў. Поруч, на стoliku, стаяла пустая пляшка «Кадаркі».

— Дык ён, аказваецца, алкаш! — выдыхнула Пергідроль, ладкуючыся на лаўцы; жанчына піхнула азадкам Германавы ногі. — Як капітан. Той усё спаў, п'яны, на Аксаніным ложку. Аднойчы нават абасцаўся.

— Можа, гора якое ў чалавека? — нясьмела прамовіла сяброўка, кіўнуўшы на Германа.

— Якое там гора! Звычайны курортны раман, — Пергідроль выцягнула з сумачкі люстэрка і губную памаду. — У «Каштане» нейкі дзівак нават застрэліўся.

У пацверджаньне такіх словаў Герман зварухнуўся і змучана прастагнаў:

— Вера...

— Чула? — выдыхнула Пергідроль, падмалёўваючы прыпухлыя вусны. — Відаць, тая стармодзіна сыніца, з якой марозіва ей.

Жанчына ўважліва паглядзелася ў люстэрка, падправіла кудзеркі на скронях.

— Заўтра ж пайду зраблю стрыжку.

— А дзе ты стрыжэшся? — шатэнка гідліва, двумя пальцамі ўзяла са стала пустую пляшку, піхнула пад лаўку.

— Як дзе? У «Экстрыме». У мяне там свой цырульнік.

— «Экстры-ым», — шатэнка, нібыта прыгадваючы штосьці, прымружилася.

— Ай, ну глядзі... — Пергідроль акінула купэ імклівым паглядам і, не знайшоўши нічога лепшага, правяла памадай па Германавай сьпіне. — Во гэта праспект, вось тут, — памадная рыса дапаўзла да аголенага хвастца, — паварот на Сурганава. Далей там нейкая крама, а тут, — над левай кумпячынай зьяўліўся нязграбны крыжык, — дзевяціпавярховы дом. Уваход са двара. Там яшчэ шыльда вісіць.

Пергідроль хацела было падмаляваць верхнюю вусну, але тут жа прыхапілася, шпурнула памаду ў прачыненае вакно і падчапіла на нож вялікі кавалак торту.

XVI.

На чацверты паверх ён уздымаўся паволі, прыпныняючыся на кожнай пляцоўцы. Дый дзіва што: сэрца з перапою лезла вонкі, а слых поўніўся замарачным шумам. Дапяўшы да сваёй кватэры, ён выцягнуў ключы, але адчыніць ня стаў — тыцніўся лобам у дэрмацінавую абіўку і замёр, згадваючы густыя акацыі, старыя дубы і цяністая сыцяжынкі трускавецкага парку. Гаротны ўзых вырваўся з грудзіны.

Ён доўга ня мог патрапіць ключом у шчыліну, а калі патрапіў, дзъверы здрыгнуліся ад хвацкіх удараў. Усхваляваны, Герман увайшоў у калідор, зазірнуў, узняўшы правую нагу, у съятліцу. Скаланаў съвет швагра Мікола — стаяў на табурэце і біў малатком па дзюбелю.

— О-о! Гера! Даўно чакаем!

— Гзы́мс прыбываеце? — Гера зірнуў на ўбіты ў съценку шпень.

— Прыйбіваем. Мужыка ж у хаце няма. Два гады ляжыць, не прыбіты,

Лізавета выйшла з кухні, цягнучы пад паҳай каробку з дэкаратыўным гzymсам. — Халеру тую Лізавеце падаравалі колісь таварышкі па службе.

— З паўабарота заводзіца, — буркнуў Гера і рушыў у ванную, на хаду здымачы кашулю.

— Э-э! А што ж гэта? — выдыхнула Лізавета, і каробка з гzymсам пляснулася на падлогу. — Коля, ты глянь. У яго ж уся сыпіна памадай сыпісан!

Улякнуты жончыным крыкам, Герман падбег да люстра, што вісела ў вітальні.

— Яшчэ глядзеца будзе, паскуда! Я дзень да ночы працую, пущёку яму ўзяла, а ён... прыехаў... курвамі размаляваны!

У Германа было такое адчуваньне, што ўсё гэта адбываецца ня з ім.

Мікола зъялцеў з табурэту, падбег да сваяка, пачухаў малатком за вухам.

— Гера... ты нам павінен усё расказаць, — голас Міколаў набыў трывожныя ноткі. — Дзе ты быў? Мы цябе ўчора чакалі.

— Ты што, ня бачыш, дзе ён быў?! — плаксіва выдыхнула Лізавета, і Мікола махнуў перад ейным носам малатком. — Ды сыціхні ты... справа сур'ённая. Ня бачыш — сатанінскія знакі намаляваныя!

— Ты мне зубы не загаворвай. Знайшоўся тут... адвакат Рэзынік.

Мікола пачухаў малатком ніз жывата і, выставіўшы палец, маўляў, я разраз, падаўся з хаты.

— П-паскуда, — прасіпела Лізавета, удыхнула паветра, каб сказаць яшчэ нешта, яшчэ больш крываўднае, ды тут расчыніліся дзъверы і ў вітальню заляцела суседка Аляўціна. На твары ейным была мядовая маска, а ў валасах матаўа бліскалі бігудзі.

— Гера, што такое?! — не сваім голасам азвалася суседка, а ўбачыўшы Гераву сыпіну ў жаху заціснула мядовы рот абодвумя даланямі.

Хвіліну стаяла напятая цішыня, якую перарвала дарэшты ўсхаляваная суседка.

— З правага боку зорка Люцыпара... а гэта... — дрыжачы палец паказаў на размытую чырвоную рысу, якая паўзла ўздоўж хрыбціны... велірава маланка... і б'е яна... — куды б'е маланка, Аляўціна не сказала, бо тую мясьціну прыкрывалі трусы, і ў жаху заціснула рот — цяпер ужо адной далонню.

— Ды хрысьціся ты, Аля... якія маланкі... Хахлушки размалявалі, п'яна-га...

Лізчыны слова абурылі Міколу.

— Ты што, ня бачыш, які ён прыехаў. Ды ён жа на сябе не падобны, — з гэтымі словамі і з малатком у руцэ, Мікола ізноў выбег з кватэры.

А праз паўгадзіны, калі Герман выціраўся паслья душа, да вушэй ягоных даляцеў сакавіты барытон:

— «Да воскресе Бог и расточатся врази Его...»

Ад хваляванья Герман доўга ня мог патрапіць нагой у трусы.

— «И да бежат от лица Его ненавидящие Его...»

Сівабароды бацюхна — у расе, але без крыва на грудзіне, — хадзіў па пакоях і махаў мокрай мяцёлкай. Сыледам за ім хадзіла не на жарты ўсхаляваная Лізавета.

— «Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога...» — прамовіў бацюхна, махнуў мяцёлкай, і Герман пацепнуўся ад халодных пырскай.

— Ну як? — шматзначна шапятнуў Мікола, калі расстрыга, піхнуўшы пад расу пляшку прывезенага Германам віна, падаўся прочкі. — На жанчын дзеянічае безадказна.

— Далібог ня ведаю — адкуль тая памада... — буркнуў Герман, і швагер з вясёлым адчаем ляпнуў яго па плячы.

— Ды ладна, чаго ўжо там... У нас адзін дык наагул... прыехаў... з педыкюрам на нагах. Бабы ў апошнію ноч намалявалі, а ён, па п'янцы, ня ўгледзеў, — швагра крэкнуў і з разважлівай павольнасцю напоўніў шклянкі.

Яны не пасьпелі выпіць пляшку «Кадаркі», як у дзъверы — працягла і патрабавальна — пазванілі. Герман, як быў — у адных трусах — выйшаў на калідор і сутыкнуўся з маладой кабетай, якая таропка выцягвала з сумкі нейкія шнуркі. З-за ейнай сыпіны выглядала суседка Аля.

— Карэспандэнт «Гарачай лініі» Святлана Запартыка, — маладзіца азірнулася на Аляўціну, — ці маглі б вы распавесыці нашым слухачам пра свой палон.

— Pra які палон?

— Вы ж, я чула, да сатаністаў патрапілі...

Ад злосыці ў Германа нават съязгнула скuru на лобе.

— А пайшлі б вы ў сраку! — гракнуў Герман на ўсе пяць паверхаў, бразнуў дзівярыма і схаладнеў душою, зразумеўшы, што Аляўціна — кабета амбітная і звяяглівая, — яму гэтага ніколі не даруе.

Позынім вечарам у кватэру ізноў пазванілі, потым пагрукалі і жалезным голасам загадалі: — Адчыняйце! Міліцыя!

Цэлую гадзіну ён распавядала ўчастковаму пра сваю сустрэчу з сатаністамі, апісваў зьнешнасць спадарожніц, з якімі ехаў у купэ, і ўрэшце рэшт і сам паверху у тое, што Пергіроль са сваёй сяброўкай зьяўляюцца агентамі Сатаны.

У панядзелак Герман выправіўся на працу і ледзь дачакаўся шасьці гадзінай — адвык сядзець за кульманам. Вылецеў са свайго інстытуту і на аўтобусным прыпынку пачуў — з вуснаў рабацістай бабулі — страшны аповед. Бабуля стаяла пасярод людскога збою і распавядала сяброўцы як нейкі мужчына ехаў — «з гэнага... як яго... Трускавецку» — і ў цягніку на яго напалі дзьве сатаністкі.

— Кажуць... аддай нам сэрца, і будзеш багатым.

— І што — аддаў? — улякнута перапытала сяброўка.

— Аддаў! Прыйехаў дахаты, і твару няма... увесь съснелы. А на сыпіне сэрца намаляванае, і чорт з рагамі. Жонка адразу бацюхну паклікала. Бацюхна прыйшоў, малітву чытае, а гэнага як затрасе — вось так! вось так! — паказвяучы, як калаціла небарараку, бабуля страсянула ў паветры кулакамі.

Ад такога аповеду Герману стала ніякавата. Яму падалося, што ўсе, хто стаяў у чарзе, прызналі ў небарараку яго самога і, не чакаючы аўтобуса, подбегам кінуўся па ходніку.

Падымаючыся па прыступках, торкнуў пальцам у дзірку паштовай скрыні. Там ляжала нейкая лядашчая паперка. Спачатку падумаў, што гэта запросіны на флюараграфію і хацеў было яе скамечыць, ды тут угледзеў, што паперка з псіха-нейралагічнага дыспансера.

— Вось ўліп, дык уліп, — улякнута прашаптаў наш герой і прамакнуў паперкай вільготную лабаціну.

Эпілог.

— Ну-с, — выдыхнуў сухарлявы, нейкім няўлоўнымі рысамі падобны да чэхаўскага героя псіхіятр, калі пацыент уладаваўся на крэсьле. — Расказвайце...

— Што расказваць? — прамармытаў пацыент, зірнуўшы на медсястру, якая сядзела на другім баку стала і штосьці пісала ў журнале.

— Раскажыце — як патрапілі ў Трускавец, што там рабілі...

Лекар паляпаў косткамі пальцаў па стале.

— Надарылася непаразуменіне. Мой швагер вырашыў пажартаваць... — таропка загаварыў пацыент, але псіхіятр ляпнуў па стале пециянрёй.

— Я ўсё цудоўна разумею, але пачнем з пачатку. Такім чынам, вы паехалі ў Трускавец лекаваць пячонку.

— Ды пячонка ў мяне здаровая... Гэта ўсё швагер... ён пуцёўкамі загадвае. Ну і прапанаваў зьезьдзіць... на 21 дзень.

— Проста так прыйшоў і прапанаваў?

Пацыент кашлянуў у жменю, пакасіўся на медсястру.

— Ну, карацей, прысьнілася мне аднойчы, што зынік Лукашэнка...

— Як зынік? — выдыхнуў адначасова і медсястра, і лекар.

— Ну так... зынік і ўсё... — прамовіў пацыент і, зразумеўшы, што сказаў лішку, асуджана апусыціў голаў.

Псіхіятр сыцінou рукамі скроні... Іншым разам можна было абысыціся пігулкамі, ну, у крайнім выпадку, накіраваць на дзённы стацыянар, але пасьля такіх прызнаньняў ён мусіў адпаведна рэагаваць. Дый як не прарэагуеш, калі пад бокам сядзіць шпэгойка. Псіхіятр быў перакананы, што новую медсястру да яго падсадзілі адмыслова. Не давяраюць, курвы. «Кінуць ўсё... зъехаць у Хайфу, да брата», — падумаў быў усхваліванны лекар, але тут жа ачуўся і кіўком галавы загадаў сястры пісаць накіраваныне...

...Герман другі год сядзіць у Навінкаўскай бальніцы, у 17-м нумары, не адказвае ні на якія пытаньні і няўцягна мармыча штосьці пра дзяўчыяя калені.

Жонка ягоная, Лізавета Іванаўна, пабралася са сваім даішнікам, а швагра Міколу абраў дэлегатам Усебеларускага сходу і выдалі прэмію ў пяць «мінімалак» дзеля набыцця выхаднога гарнітуру.

«Дзеяслоўцы» віншуюць шаноўнага Вінцэсія МУДРОВА
з 50-цігоддзем і зычаць — творчага плёну, мудроўскай іроніі
і маладога запалу яшчэ на доўгія гады.
